

«Аўтобус праз вёску ідзе... Але не спыняецца»

Пад такім загаловам 31 ліпеня г. г. быў змешчаны «ліст у нумар» ад жыхароў прыстальнай вёскі Абчак. Яны паведамылі аб тым, што працуюць у сталіцы, туды ж — ездзяць іх дзеці ў школы і сады... Ездзяць (бо вымушаны!) прыгарадным аўтобусам (што ўдвай даражэй), бо гарадскі — №112 — праз вёску ідзе, але ў ёй не спыняецца. «Звароты ў розныя інстанцыі, а таксама да нашага дэпутата, — скардзіліся людзі (пад лістом было 70 подпісаў. — Рэд.), — станоўчага выніку не далі... Узнікае ўражанне, што інтарэсы жыхароў нашай асобна ўзятай вёскі нікога не хвалююць».

Уражанне гэта, як высветлілася, памылковае, бо галас вясцоўцаў пачуць. Прынамсі, першы адказ на гэту публікацыю атрымала з Мінскага райвыканкама: намеснік старшыні спадар Петухов паведамаў, што ў вёсцы Абчак пастаянна працуе больш за 300 чалавек, з іх 21 школьнік. Амаль усё насельніцтва працаздольнае... Таму праблема, узятая на старонках газеты, і наса-мроч чакае вырашэння. Аб чым Мінскі райвыканкам і хадзілінаў перад ДУ «Сталічны транспарт і сувязь».

З гэтай установы днямі прыйшоў другі адказ. У першых яго радках паведамляецца аб тым, што публікацыя разгледжана. А далей... чаканая навіна: з матэрыялаў палітычна-партнага абслугоўвання жыхароў вёскі Абчак дзяржстановай «Сталічны транспарт і сувязь» прынята рашэнне аб змяненні схемы руху аўтобуса па маршруце №112 «АС Аўтазаводская — пас. Сокал». З 01.09.2008 г. у абодвух накірунках ён будзе праходзіць па аўтадарозе Н-9531 Смалевічы—Самахвалявічы—Негарэлае праз вёску Абчак. Пры гэтым уводзіцца два дадатковыя прыпынкі «Паварот на Абчак» і «В. Абчак».

А гэта значыць, што праз вёску цяпер аўтобус будзе не толькі ісці, але і спыняцца ў ёй.

На асенняй сесіі дэпутатаў дзеючага склікання трэба разгледзець каля 40 законапраектаў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 26 жніўня сустрэўся са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Вадзімам Паповым.

На сустрэчы абмяркоўваліся пытанні фармату правядзення маючай адбыцца сесіі Палаты прадстаўнікоў.

На асенняй сесіі дэпутатаў дзеючага склікання плануецца разгледзець і прыняць праект бюджэту Беларусі на 2009 год і іншыя законы, якія цяпер знаходзяцца ў Палаце прадстаўнікоў. Іх каля 40, з іх 14 гатовыя да разгляду. Па-

Прэзідэнт Беларусі даручыў унесці прапанову аб павышэнні зарплаты работнікам дашкольных устаноў і настаўнікам

Такую задачу кіраўнік дзяржавы паставіў 26 жніўня на рабочай сустрэчы з міністрам адукацыі Аляксандрам Радзюковым.

Кіраўнік дзяржавы быў прайнфармаваны аб выніках выканання дадзенай паўнамоцтваў у дачыненні да развіцця нацыянальнай сістэмы адукацыі.

Усе школы і навучныя ўстановы Беларусі гатовыя да пачатку новага навучнага года. Паводле слоў міністра, школы атрымалі неабходную дакументацыю, праграмы, планы, адпаведныя навучныя дапаможнікі.

Да 1 верасня будуць адкрыты 4 новыя школы. Усяго ж у гэтым годзе ўведзена 9 новых школ, 3 дзіцячыя сады.

Прэзідэнт даручыў дакладна праглядзець і вызначыць структуру падрыхтоўкі рабочых кадраў, сярэдняга кіраўніцкага звяна, а таксама спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй. Пры гэтым ён адзначыў, што трэба ўзяць падтрымліваць жаданне моладзі атрымаваць адукацыю.

Асабліва ўвагу Аляксандр Лукашэнка звярнуў на неабходнасць умацавання матэрыяльнай базы навучных устаноў. Урадам прыняты праграмы развіцця дашкольнай, прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Паводле слоў Прэзідэнта, неабходна ўнесці на разгляд праект праграмы развіцця вышэйшай адукацыі. У гэтым дакуменце, у прыватнасці, павінна быць прадугледжана развіццё

матэрыяльнай базы, будаўніцтва новых навучных карпусоў, лабараторыяў, інтэрнатаў.

Аляксандр Радзюкоў расказаў таксама аб тым, як ідзе фарміраванне грамадскіх структур — БРСМ, піянерскіх арганізацый у школах, якія дапамагаюць падтрымліваць жаданне дзяцей актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці і праяўляць сябе ў добрых справах.

Кіраўнік дзяржавы было дадана аб выкананні дэкрэта № 18, што датычыцца кампенсацыі нядбайнымі бацькамі сродкаў, затрачаных дзяржавай у дамах-інтэрнатах, навучных устаноў на выхаванне кінутых дзяцей.

У Беларусі цяпер актыўна выкарыстоўваецца інстытут прыёмнай сям'і — дзіцячы дом сямейнага тыпу, SOS-вёскі. Гэтыя сацыяльныя ўстановы паступова прыходзяць на змену дзіцячым дамам. Прэзідэнт дэталёва цікавіўся станам спраў у гэтым напрамку. Міністр адукацыі падкрэсліў, што праводзіцца на дзяржаўным узроўні прафілактычная работа дае свой вынік — у радзільных дамах змяняецца колькасць кінутых дзяцей.

Аляксандр Лукашэнка цікавіўся таксама пытаннем усваення ўдзячэння беларускіх дзяцей. У Беларусі 6,5 тыс. дзяцей усвоены, а каля 5,8 тыс. выхаванцы ў прыёмных сям'ях.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.



Надзея Дрыла, фота аўтара.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Родная газета на роднай мове



27 ЖНІўНЯ 2008 г.
СЕРАДА
№ 160
(26273)

Кошт 500 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

«У мяне не зрываецца!»



Надзея Дзімітрыеўна СЯНЬКО — у сваім захопленні. Давыд Гарадок.

Ва ўрадзе «ХАМУТ ЁСЦЬ. ЗАСТАЛОСЯ Ў ЯГО ЎПРЭГЧЫСЯ І ПРАЦАВАЦЬ»

Менавіта так, вобразна, вызначыў задачу па стварэнні сапраўдзі дзейнай сістэмы па зніжэнні затрат на вытворчасць электраэнергіі на Учарашнім пасяджэнні Прэзідыўма Савета Міністраў кіраўнік Урада Сяргей Сідорскі. Тут абмяркоўваліся вынікі работы па энергазберажэнні краіны ў першым паўгоддзі 2008 года з улікам выканання патрабаванняў вядомай прэзідэнцкай дырэктывы № 3.

«Не даганяць трэба, а выйсці на ўзровень рынаковых умоў па дасягненні высокіх тэмпаў росту вытворчасці энергарэсурсаў у краіне. Беларусь з даганяючых павінна перайсці ў лік развітых па эканамічным выкарыстанні паліва і выпрацоўцы электраэнергіі краін. Гэта складана, але энергетыкі павінны за гэта адказаць, а выкананне праграмы павінна даць чыстыя грошы дзяржаўнаму органу», — падкрэсліў Сяргей Сідорскі.

Кіраўнік Урада раскрытыкаваў работу па энергазберажэнні ў абласцях (у прыватнасці, Мінскай і Гродзенскай), дзе зацягваюцца ўкараненне энергаэфектыўнага абсталявання на энэргааб'ектах. Ён таксама запатрабаваў ад Міністра захавання сеткавых графікаў па мадэрнізацыі «вясільнай энергетыкі». Вызначаны да ўкаранення ва ўстаноўлены тэрміны праекты павінны быць рэалізаваны, сказаў прэм'ер-міністр. Дарэчы, у краіне сёлета на вытворчасць 1 тэрават-гаджаў валовага ўнутра-

нага прадукту будзе выдзелена 270 кг нафтавага эквіваленту паліва, а яшчэ некалькі гадоў таму гэты паказчык у Беларусі складаў больш як 800 кг нафтавага эквіваленту (у 2007 годзе ён знізіўся да 390 кг). Але Беларусь яшчэ далёка ад многіх краін Еўропы, дзе гэты паказчык сёння складае 130—160 кг на \$1 тыс. ВУП. На адной толькі Бразыліі па краіне ўзрасло толькі на 139,4 тыс. туп (32 працэнты ад гадавога задання). Такім чынам, частка МВП у абагуленых энэргаэзратах вырасла ўсяго на 0,9 працэнта. Па звестках дэпартаменту па энэргаэфектыўнасці, неадвальнае выдзяленне работ па выкарыстанні маючыхся ў краіне паліва і другасных энэргаэсурсаў у Гомельскай, Мінскай, Магілёўскай абласцях.

Леанід Шэнец таксама звярнуў увагу членаў Урада на неабходнасць прыняцця рашэння аб зруку максімальнага рашэння спажывання энэргаэсурсаў з 8—11 гадзін раніцы на вярочны час. У гэты перыяд затрачваюцца найбольшыя колькасці электраэнергіі, і яна самая дарагая. «Калі б прадпрыемствы перамясцілі яе выкарыстанне на іншы час, яны плацілі б за яе менш», — растлумачыў намеснік старшыні Дзяржстандарта.

Анатоль СПАНЕЎСКІ.

ЖНІВО-2008



Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Башара Асада з 15-годдзем устанавлення дыпламатычных адносін паміж Беларуссю і Сірыяй

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Сірыйскай Арабскай Рэспублікі Башара Асада з нагоды 15-й гадавіны ўсталявання дыпламатычных адносін паміж дзюма краінамі.

Кіраўнік беларускай дзяржавы з задавальненнем адзначаў, што за гэты перыяд паміж Беларуссю і Сірыяй склаліся адносіны дружбы і даверу, якія з'яўляюцца надзейнай асновай доўгатэрміновага партнёрства. Аляксандр Лукашэнка асабліва падкрэсліў конструктыўны характар палітычнага дыялогу і ўзаемадзеяння дзюма краін на міжнароднай арэне.

У сваю чаргу Прэзідэнт Сірыі Башар Асад таксама накіраваў вішнаване ў адрас кіраўніка беларускай дзяржавы Аляксандра Лукашэнка з нагоды 15-годдзя ўсталявання дыпламатычных адносін паміж краінамі. У сваім пасланні ён пацвердзіў імкненне да ўмацавання дружалюбных адносін і развіцця супрацоўніцтва паміж Сірыяй і Беларуссю.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Амаль 40 працэнтаў дамашніх гаспадарак у Беларусі маюць сярэднедушавыя рэсурсы звыш Br500 тыс. у месяц

Паводле даных выбарчага абследавання, у Беларусі ў другім квартале гэтага года доля дамашніх гаспадарак з сярэднедушавымі навучнымі рэсурсамі ў месяц да Br150 тыс. склала 2,1 працэнта, Br150,1—300 тыс. — 19,5 працэнта, Br300,1—500 тыс. — 39 працэнтаў, Br500,1—700 тыс. — 21,3 працэнта, больш як Br700 тыс. — 18,1 працэнта. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве статыстыкі і аналізу. Такім чынам, сярэднедушавыя рэсурсы 39,4 працэнта дамашніх гаспадарак краіны перасягаюць Br500 тыс. у месяц.

Сярод рэгіянаў рэспублікі больш за ўсё дамашніх гаспадарак з сярэднедушавымі рэсурсамі звыш Br700 тыс. у красавіку—чэрвені было ў Мінску (37 працэнтаў). У сталіцы, дарэчы, увогуле не зафіксавана насельніцтва з рэсурсамі менш як Br150 тыс. у месяц, а больш за ўсё такіх дамашніх гаспадарак у Брэсцкай вобласці (4 працэнты).

Дамашнія гаспадаркі Беларусі сталі больш траціць на набывццё нехарчовых тавараў. У другім квартале гэтага года спажывецкія расходы дамашніх гаспадарак у сярэднім на сям'ю ў месяц склалі Br1 млн 12,9 тыс. Для параўнання: у другім квартале мінулага года яны былі Br824,3 тыс. у месяц.

БЕЛТА.

Жадаючых узяць законны шлюб становіцца ў Беларусі ўсё менш

Аб гэтым паведаміла намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення палітыкі занятасці і народнаасельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таццяна Шаметава.

Так, за студзені—ліпеня гэтага года зарэгістравана 36 тыс. 766 шлюбаў. Гэта на 11 працэнтаў менш у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, калі марш Мендэльсона прагучаў для 41 тыс. 296 пар маладых. Прычым новых сямейных саюзаў становіцца менш ва ўсіх рэгіянах рэспублікі, гэта характэрна і для вясцоўкі, і для гараджан. У параўнанні са студзенем—ліпенем 2007 года колькасць шлюбаў у гарадской мясцовасці зменшылася на 9,4 працэнта, у вёсцы — на 17,9 працэнта.

Дарчы, у гэтым годзе менш рэгіструецца не толькі шлюбаў, але і іх скасаваньні. У студзені—ліпені скасавана 20 тыс. 794 шлюбаў — на 0,8 працэнта (на 162) менш, чым у студзені—ліпені мінулага года.

БЕЛТА.

Салігорск — 50 ДРУГАЯ «РАЗЫНКА» ГОРАДА «САЛЯНЫХ ГОР»

30 жніўня ў «сталіцы шахцёраў» — Салігорску — адкрываецца Лядовы палац

Паводле слоў старшыні Салігорскага райвыканкама Аляксандра Рымашэўскага, кошт праекта — 82 мільярд беларускіх рублёў. Сродкі выдзелілі Міннаблвыканкам і «Беларускаліт».

Каб у час завяршэння першы этап — стварыць лядовае поле саветнага стандарту, 250 будаўнікоў працавалі круглыя суткі, нягледзячы нават на святочныя і выхадныя дні. — падкрэсліў намеснік старшыні Салігорскага райвыканкама па жыллёва-камунальнай гаспадарцы і добраўпарадкаванні Дзімітрій Русакоў. — Да канца года плануем пабу-

даваць харэаграфічную, спартыўную і вучэбную залы, басейн, сауну... Налета тэт з'явіцца падземны паркінг на 450 месцаў.

У дзень адкрыцця спартыўнай «разынка» горада ў праграме святочных мерапрыемстваў — хакейнае матч. 1800 бальшчыкаў (мэнавіта столкі пасадачных месцаў на трыбуне) будуць мець магчымасць падтрымаць гульцоў. Ёсць верагоднасць, што ў хуткім часе на салігорскім лёдзе з'явіцца і ўласная каманда.

Надзея Дрыла, фота аўтара.



Надзея Дрыла, фота аўтара.

РПУП «Тормаш» г. Барановічы ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже цистерны ЦЖУ-8 инв. № 2761 (цистерна для хранения и транспортировки жидкой двуокиси углерода). Начальная цена — 11 407 244 бел. рубля. Задаток 10 % от начальной цены перечисляется на р/с 3012000310018 в отделение ОАО «БПС-Банк» г. Барановичи, МФО 150501344, РПУП «Тормаш» г. Барановичи, УНП 2001166490. Оплата за объект осуществляется в течение 30 дней с даты проведения торгов. Аукцион состоится 30.09.2008 г. в 13.00 по адресу: г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 29.09.2008 г. до 16.30 по адресу: г. Барановичи, ул. Чернышевского, 61.

Контактный телефон: 8 0163 42 24 91

УНП 2001166490.

КУП «Минский областной центр учета недвижимости» ПРОВОДИТ (ПОВТОРНО) ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже, обращенных в доход государства объектов недвижимого имущества, расположенных в д. Гончары, Воложинского района: Лот № 1: здание столовой, об. пл. 686,9 кв.м. Начальная цена — 129 423 600 бел. руб. Лот № 2: здание столовня цеха, об. пл. 493,8 кв.м. Начальная цена — 73 902 000 бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены перечисляется на р/с 3012020200010 Октябрьское отделение ОАО «БПС-Банк», МФО 153001357, УНП 690324015 КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Объект продается без условий. Переход прав на земельный участок будет осуществлен по решению местного исполкома. Оплата за объект должна быть произведена в течение 2 (двух) месяцев и 25 (двадцати пяти) дней со дня проведения аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 11.09.2008 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 10.09.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 326.

Контактный телефон (8 017) 224 61 34. Сайт в интернете: www.rlt.by

УНП 690324015

3 Беларусі ў Малдову

Беларусы ў студзені—чэрвені бегучага года паставіла ў Малдову 341 трактар на суму \$6 млн. 334,6 тыс., паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ў пасольстве Беларусі ў Малдове.

У параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года пастаўкі беларускіх трактароў на малдаўскі рынак у фізічным выражэнні павялічыліся на 33 працэнты, а ў вартасным — у 1,7 раза.

Анатоль СПАНЕЎСКІ.

ХРОНИКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

РАСІЯ ПРЫЗНАЛА НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ АБХАЗІІ І ПАЎДНЁВАЙ АСЕЦІ

Аб гэтым заявіў прэзідэнт РФ Дзімітрый Мядзведзёў.

Паводле яго слоў, пасля падзей жніўня 2008 года магчымасці існавання Паўднёвай Асеці і Абхазіі ў складзе Грузіі больш няма. Прэзідэнт РФ падпісаў адпаведныя ўказы і заклікаў іншыя краіны прызнаць Паўднёвую Асецію і Абхазію. Мядзведзёў таксама даручыў МЗС усталяваць дыпламатычныя адносіны з Абхазіяй і Паўднёвай Асеціяй. Расійскае замежнапалітычнае ведамства ў хуткім часе пачне падрыхтоўку дагавораў аб сяброўстве, супрацоўніцтве і ўзаемадапамозе з дзюма рэспублікамі. Тым часам стала вядома, што часта расійскай арміі застануцца на тэрыторыі рэспублік для падтрымання міру па просьбе прэзідэнтаў Абхазіі і Паўднёвай Асеціі.

Рашэнне прэзідэнта Расіі пракаментаваў пастаянны прадстаўнік РФ пры НАТА Дзімітрый Рагозін. Паводле яго слоў, прызнанне незалежнасці рэспублік — гэта лішняя пацвярджэнне таго, што ў Расіі не было планаў па анэксіі грузінскіх тэрыторій (у чым Маскву неаднаразова абвінавачваў Тбілісі).

ЦІМАШЭНКА АБВІНАВАДЖІЎ Ў АДРАЧЭННІ АД СВАЙГО НАРОДА

Кіраўнік сакратарыята прэзідэнта Украіны Віктар Балага рэзка негатыўна ацаніў няўдзел прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнькі ва ўрачыстасцях з нагоды Дня Незалежнасці.

Пазіцыі Цімашэнькі ва Украіне апошнім часам заўважна пахіснуліся. Гэта звязана з тым, як мяркую служба Бяспекі Украіны, «прарасійскімі поглядамі». «Нахабна праігнараваўшы святочныя мерапрыем-

ствы, Цімашэнька кінула выклік усім украінцам, якія ў гэты светлы дзень адзначалі 17-ю гадавіну дзяржаўнай незалежнасці сваёй Айчыны», — заявіў Балага.

ААН ПАЦВЕРДЖЫЛА ГІБЕЛЬ 90 МІРНЫХ АФГАНЦАЎ ПАД БОМБАМІ НАТА

Камісія ААН, якая расследавала правядзенне ваеннай аперацыі кааліцыйных сілаў у Афганскай правінцы Гэрат, пацвердзіла факт забойства 90 мірных жыхароў.

Паводле слоў прадстаўніка місіі дапамогі ААН Афганістану, ААН валодае перакананымі доказамі таго, што на мінулым тыдні ў выніку авіяудараў кааліцыйных сілаў НАТА па базам талібаў у заходняй правінцы Гэрат загінулі 90 мірных жыхароў, у тым ліку 60 дзяцей.

У ЗША «НА АГЛЕДЗІНЫ» АДПРАВІЛІСЯ ДЭЛЕГАТЫ КАНДЫДАТАЎ У ПРЭЗІДЭНТЫ ГРУЗІЎ

У ЗША па запрашэнні ўплывовых інстытутаў выехалі некалькі дэлегатаў з Грузіі. У іх складзе спікер парламента Давід Бакардзэ, яго папярэдніца Ніно Бурджанадзе, прадстаўніцтва і ўладных структураў. Візіт палітыкаў даў паставу для сцвярджэння аб тым, што расчараваны ў Сакашвілі Вашынгтон учыніў агледзіны патэнцыйных зменшчыкаў.

Table with exchange rates and other financial data.

ХАБАР ДЛЯ ЧАКІСТА

Аповед аб тым, да чаго даялі прадпрымальніка яго спробы падстрахаваць свой незаконны бізнэс

Жыў-быў у Добрушы такі чалавек — Віктар Арлоў (прозвішчы і імёны ў гэтым артыкуле зменены). Разваротлівы, энергічны мужчына 53-гадовага ўзросту. Да выхаду на пенсію працаваў у мільцыі, аўтарытэтам і павагай карыстаўся афіцэр. Але вось адправіў яго на заслужаны адпачынак, і ён задумаўся: што рабіць? Сядзець дома без справы не ў яго натуры. Пасля некаторых разваг прыйшоў рашэнне падацца ў індывідуальны прадпрымальнік. Падаў заяву ў адпаведную інстанцыю, аформіў усе дакументы як мае быць і атрымаў ліцэнзію на аптовы і рознічны гандаль, у тым ліку і на рынках. Займаўся набывццём, захоўваннем і рэалізацыяй запасных частак да аўтатрактарнай тэхнікі, гаруча-змазачных матэрыялаў і прадуктаў харчавання.

Справа была для яго новая, ды нічога, паступова яна наладжвалася. Не бедаваў чалавек, на хлеб не прасіў. З падатковымі органамі, здаецца, жыў у згодзе. Праўда, калі ў 1999, 2003, 2004 і 2006 гадах тры правалі планавыя праверкі яго фінансавай дзейнасці, то выявілася, што ён павінен быў даплаціць у бюджэт аднавінен 88,5, 1217, 2228,8 і 2156,9 тысячы рублёў. Справацца з гэтым не стаў і памаркоўна згадзіўся, што недаплата падаткаў адбылася за кошт завышэння расходаў і занжэння вырукі. Драбязя, ды і толькі. Недадаў.

Чалавек ён не сквапны, добра-зачылівы, за што яго цюмлі ў райадзеле ўнутраных спраў, дзе абралі членам савета ветэранскай арганізацыі і ён аказаў былым работнікам мільцыі пасильную матэрыяльную дапамогу. Але ж і прычэповы, расушы ў сваіх дзеньнях і ўчынках. Калі хто спрабуе ў дачыненні да яго ці кагосьці іншага працяжыцца нахобнасьць, недавольнасьць, яму спуску Віктар Мікалаевіч не даасць. Гэта — бяспрошны факт. Як, напрыклад, было з чакістам Васілём Сокалам.

Справа ў тым, што апошнім часам, а менавіта ў 2007 годзе ён, Віктар Арлоў, пазнаёміўся з гэтым непрыемным чалавекам, з якім сустракаўся каля дзесяці разоў і той увесь час палкаўся: жыцьці ў яго цяжка. Зарплата невялікая, у сям’і двое дзяцей з жанкай на яго шэдыцяць, два неаплачаныя кроўдцы, дрэнная лгаванька, дом дабудоваць трэба. Натура ж у яго, Арлова, такая: не праходзіць міма бачыць чалавека. Слухаў ён слухаў Васіля Сокала ды і вырашыў зьняць з парадку дня яго праблему. Калі ён такі бедны, дык трэба апаляціць яго кроўдцы, каб аказаць іншую матэрыяльную дапамогу. Адным словам, зрабіць яму прыемнае. А ўзаем — абсалютна нічога ён, Арлоў, ад яго не патрабуе. Ну,

радаў таму 1400 долараў. Васіль Сцяпанавіч акуратна пералічыў купюры: трынаццаць — па сто баксаў і дзве — па пяцьдзесят і спытаў, дзе астатнія? Будзьце пазней, адказаў прадпрымальнік і ў думках ужо быў у пракуратуры са сваёй заявай. Ды раттам расчыніліся дзверы, і ў пакой ускочылі некалькі чалавек, якія скруцілі яго, укалі тварам уніз на падлогу, прывялі панятых і пачалі пісаць пратакол аб тым, што ён даў хабар Сокалу. Правакацыя! Пастка! Яму, Віктару Мікалаевічу, толькі і засталася выцягнуць тую заяву з кішэнкі і папярэдзіць Сокала, што за такіх дзеянняў, несумяшчальных з яго прафэсіяй, таго вытурчаць з упраўлення КДБ. Як піць даў вытурчаў! Толькі вось заяву ў яго адабралі. Ды нічога, усё стане на свае месцы. Разбірацца.

Тут аўтар павінен зрабіць адступленне і сказаць, што усё вышэй апісанае пададзена з пункту гледжання прадпрымальніка Віктара Арлова на допытках у следчых і на судовых пасяджэннях. Але ж маюцца іншыя, зусім процілеглыя версіі, падвержаныя шматлікімі фактамі, рэчывымі доказами, паказанымі чакіста Васіля Сокала, сведкаў і г.д., якія і ляглі затым у прысуд суда. Вось што было насамрэч.

Так, індывідуальны прадпрымальнік Віктар Арлоў займаўся аптэ-ва-рознічным гандлем сельскагаспадарчай прадукцыі і гаруча-змазачных матэрыялаў. Але гэта была не адзіная крыніца яго даходу. Не маючы спецыяльнага дазволу (ліцэнзіі), ён скупляў і рэалізоўваў у Расійскую Федэрацыю лям чорных і каларовых металаў. Акрамя таго, за пэўнае грашовае ўзнагароджанне аказваў асобам, якія займаліся гэтым незаконным бізнэсам, паслугі па транспарціроўцы і суправаджэнні машын з металаломам па тэрыторыі Добрушскага раёна.

У абавязкі з старшага оперу-упаўнаважанага УКДБ па Гомельскай вобласці Васіля Сокала ўваходзіла кантраольнае забеспячэнне ўсіх суб’ектаў гаспадарства па лініі кантрабанды і барацьбы з карупцыяй. У працэсе правядзення апэратыўна-вышукowych мерапрыемстваў у поле яго зроку і трапіў Віктар Арлоў, калі ў

мінуты годзе да першага пачалі паступаць апэратыўныя даныя аб тым, што прадпрымальнік мае дачыненне да вывазу чорных і каларовых металаў. А гэта магло ўказаць на карупцыйныя праўленні подкупу службовых асобаў.

Арлоў быў не лыкам шыты, як кажучу ў народзе, і добра разумей, якой небяспечнай для яго «бізнэ-

У рамках апэратыўнага эксперыменту, пасля перадачы супрацоўніку дзяржбюжэскі грошай у суме 1400 амерыканскіх долараў, Віктар Арлоў быў затрыманы апэратыўнай групай упраўлення КДБ.

су» можа быць дзейнасць чакіста, бо машыны з грузам пачалі на беларуска-расійскай мяжы ці на пачынае да яе правярэцца часцей. Але спыняць даходную дзейнасць Арлоў не спяшаўся. Замест гэтага пачаў шукаць чалавека, які дапамог бы яму вырашыць праблему з праваахоўнымі органамі, а калі ў судовых пасяджэннях. Але ж маюцца іншыя, зусім процілеглыя версіі, падвержаныя шматлікімі фактамі, рэчывымі доказами, паказанымі чакіста Васіля Сокала, сведкаў і г.д., якія і ляглі затым у прысуд суда. Вось што было насамрэч.

Не будзем удавацца ў усё перыпеты гэтых яго праблем, дамоўленасць і г.д., але усё ж адзначым некаторыя з іх, якія прывялі да гэтага бізнэсу. Мы ўжо казалі, што паміж прадпрымальнікам і чакістам адбылося каля дзесяці сустрач, і ў матэрыялах суда маюцца неабвержныя факты з’яўлення Віктара Арлова ў офісе чакіста ў сумы 1400 амерыканскіх долараў, Віктар Арлоў быў затрыманы апэратыўнай групай упраўлення КДБ. Падчас агледу ў яго кішэнкі чакісты знайшлі заяву ў пракуратуру, у якой было ўказана, што Васіль Сокол вымагаў у яго грошы і ўжо неаднаразова атрымліваў хабар. На пытанне ж, чаму ён не падаў заяву аб гэтым у адпаведныя праваахоўныя органы, адказаў, што баяўся, а вольнае зарплата не баіцца. А Васілю Сокалу ў выніку не падазраўшчына. Не трэба даказваць, што такім чынам (напісаннем заявы ў пракуратуру) хабарадаўца вырашыў падстрахаваць. На ўсіх і «жарны» выпадкі.

У час судовых пасяджэнняў былі, як кажучу, расставлены ўсе кропкі над «і». Выявіліся даволі цікавыя моманты. Напрыклад, адны сведкі сцвярджалі, што пры перасячэнні мяжы з Расіяй у «МАЗах» металаломам у іх патрабавалі толькі страхуюку, а дакументы на груз нават не пыталі, што былі складзены прывезд туды ім гарантываў Віктар Арлоў. Другія ўказвалі на тое, што ён шукаў людзей, якія б маглі за месяц сабраць да ста і больш тон металалому, а ў Расіі ў яго такія партнёры, якія прымуць іх за мілую душу. Трэцяя гаварылі, што разам са сваім металом яны перавозілі метал і Арлова і г.д. Між іншым, указаныя дзеянні Віктара Арлова, як канстатаваў суд, не ўтрымліваюць у сабе прыкметы крываўнага і арганіма папярэдняга расследавання яны ніяк не кваліфікаваныя і па гэтай прычыне падлягаюць выключэнню з абвінавачвання. Тым не менш даказана віна яго, як і тое, што Васіль Сокол дзейнічаў у рамках апэратыўна-вышукowych мерапрыемстваў. А прадпрымальнік прызнаваў вінаватому дачы хабару чакісту за яго «зара-ней незаконную бізнэсдзейнасць і ў замаку на паклёп, злучаны з абвінавачваннем ва ўчыненні цяжкага злачынства».

Вызначаныя меры пакарання, суд улічыў характар і ступень грамадскай небяспекі ўчыненняў злачынстваў, матывы і мэты іх, памер хабару, станоўчы характарыстыкі па месцы жыхарства і ранейшай рабоце, уплыў пакарання на яго выпраўленне і на ўмовы жыцця яго сям’і. Па сукуннасці гэтых злачынстваў Віктару Мікалаевічу Арлову суд адмераў «чатыры гады абмежавання волі з накіраваннем яго ў папраўчую ўстанову адкрытага тыпу». Атрымаўшы добры ўрок, прадпрымальнік касацыійную скаргу ў вышэйстаячую судовую інстанцыю падаваць не захачеў. Значыць, згадзіўся з прысудам.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.



Фота Іллія ФАМІНА

Тадзі і было прынята рашэнне аб спыненні супрацьпраўнай работы нелегальнага бізнэсмэна. У рамках апэратыўнага эксперыменту, пасля перадачы супрацоўніку дзяржбюжэскі грошай у суме 1400 амерыканскіх долараў, Віктар Арлоў быў затрыманы апэратыўнай групай упраўлення КДБ. Падчас агледу ў яго кішэнкі чакісты знайшлі заяву ў пракуратуру, у якой было ўказана, што Васіль Сокол вымагаў у яго грошы і ўжо неаднаразова атрымліваў хабар. На пытанне ж, чаму ён не падаў заяву аб гэтым у адпаведныя праваахоўныя органы, адказаў, што баяўся, а вольнае зарплата не баіцца. А Васілю Сокалу ў выніку не падазраўшчына. Не трэба даказваць, што такім чынам (напісаннем заявы ў пракуратуру) хабарадаўца вырашыў падстрахаваць. На ўсіх і «жарны» выпадкі.

У час судовых пасяджэнняў былі, як кажучу, расставлены ўсе кропкі над «і». Выявіліся даволі цікавыя моманты. Напрыклад, адны сведкі сцвярджалі, што пры перасячэнні мяжы з Расіяй у «МАЗах» металаломам у іх патрабавалі толькі страхуюку, а дакументы на груз нават не пыталі, што былі складзены прывезд туды ім гарантываў Віктар Арлоў. Другія ўказвалі на тое, што ён шукаў людзей, якія б маглі за месяц сабраць да ста і больш тон металалому, а ў Расіі ў яго такія партнёры, якія прымуць іх за мілую душу. Трэцяя гаварылі, што разам са сваім металом яны перавозілі метал і Арлова і г.д. Між іншым, указаныя дзеянні Віктара Арлова, як канстатаваў суд, не ўтрымліваюць у сабе прыкметы крываўнага і арганіма папярэдняга расследавання яны ніяк не кваліфікаваныя і па гэтай прычыне падлягаюць выключэнню з абвінавачвання. Тым не менш даказана віна яго, як і тое, што Васіль Сокол дзейнічаў у рамках апэратыўна-вышукowych мерапрыемстваў. А прадпримальнік прызнаваў вінаватому дачы хабару чакісту за яго «зара-ней незаконную бізнэсдзейнасць і ў замаку на паклёп, злучаны з абвінавачваннем ва ўчыненні цяжкага злачынства».

Вызначаныя меры пакарання, суд улічыў характар і ступень грамадскай небяспекі ўчыненняў злачынстваў, матывы і мэты іх, памер хабару, станоўчы характарыстыкі па месцы жыхарства і ранейшай рабоце, уплыў пакарання на яго выпраўленне і на ўмовы жыцця яго сям’і. Па сукуннасці гэтых злачынстваў Віктару Мікалаевічу Арлову суд адмераў «чатыры гады абмежавання волі з накіраваннем яго ў папраўчую ўстанову адкрытага тыпу». Атрымаўшы добры ўрок, прадпримальнік касацыійную скаргу ў вышэйстаячую судовую інстанцыю падаваць не захачеў. Значыць, згадзіўся з прысудам.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Калейдаскоп

Язык замест мышкі

Амерыканскія даследчыкі з універсітэта штата Джорджыя працуюць над стварэннем устройства пад назвай Tongue Drive System, якое дазволіць людзям з абмежаванымі магчымасцямі кіраваць рознымі ўстройствамі.

Дзякуючы яму язык ператвараецца ў сваясаблівы джойсцік, з дапамогай якога пацыенты змогуць кіраваць інваліднымі крэслам, уазамадзейнічаць з бытавымі прыборамі і нават працаваць з камп’ютарам. Для гэтага ў кончык языка імплантуецца маленькі магніт, рух якога чытаюць спецыяльныя датчыкі на шчоках. Затым інфармацыя ператвараецца праграмай у каманды. Праект яшчэ знаходзіцца ў распрацоўцы, аднак ужо ёсць першыя поспехі. Работа вучоных ужо выйграла грант Нацыянальнага навуковага фонду коштам \$120 тыс. і грант Фонду Крыстафера і Даны Р’ю коштам \$150 тыс.

Кар. БЕЛТА.

Пачаў работу беларускі дзіцячы прававы сайт

Пачаў работу беларускі прававы сайт www.mir.pravo.by, прызначаны для дзцей ва ўзросце ад 6 да 16 гадоў. Інфармацыя тут пададзена з дапамогай гульні. Яны заснаваныя на рэальных жыццёвых сітуацыях. Акрамя гульні, на партале можна знаёміцца з тэкставым інфармацыйнай на розныя тэмы, даведкамі навіны і задаць пытанне спецыялісту.

«Мінск—Навіны».

Наш фармат

ГАЛАВУ ЛАМАЦЬ, ДЫ НЕ ЗЛАМАЦЬ...

Днямі ў Мінску прайшоў адкрыты чэмпіянат Беларусі па галаваломках. Гэты від спорціваўтэма называецца пазл-спортом. Турнір, які праводзіцца штогод, сёлета ўжэ ў 7-ы раз. Яго прымае спецыяльная школа № 166.

Чэмпіянат складаўся з тройх тураў галаваломка — «Судоку», «Асарці» і «Спрынт-7». Уздзел у ім узалі 24 чалавекі, у тым ліку два прадстаўнікі Расіі. Першае месца па выніках чэмпіянату заваяваў расійскі Рывад Хангамагдэў, другое і трэцяе даліся беларусам — Аляксеем Краўчанку і Волзе Шут.

Між іншым, 27 кастрычніка — лістапада ў Мінску адбудзецца 17-ы чэмпіянат свету па пазл-спорце (World Puzzle Championship). Першы раз сусветны турнір прайшоў у 1992 годзе ў Нью-Йорку, а цяпер у ліку пастаянных удзельнікаў WPC — каля 50 краін свету, у тым ліку нашы бліжэйшыя суседзі Расія, Украіна, Літва і Польшча.

— Як вам удалося «зацягнуць» чэмпіянат у Мінск? — цікаляцца ў нязнаменнага арганізатара чэмпіянату Беларусі па пазл-спорце, а сёлета і суарганізатара чэмпіянату свету Уладзіміра Партугалава.

— Ведзеце — проста пацанавава. Два гады таму — а менавіта за два гады міжнародная федэрацыя пазл-спорту вызначыла месца правядзення наступнага чэмпіянату — было вырашана, што ў 2008 годзе чэмпіянат адбудзецца ў Лтве. Аднак сёлета на пачатку года высветлілася, што літоўцы не гатовыя прыняць спаборніцтва. Паўстала пытанне аб тым, каб чэмпіянат увогуле не праводзіць, бо ніхто не браўся за некалькі месяцаў яго арганізаваць. Тут і з’явіўся я з прапановай правесці чэмпіянат у Мінску. Спачатку праўда, заручыўся падтрымкай тур-агенцтва «ТрансАэра» (бо асноўныя складанніцы ў турнірах такога ўзросту — браніраванне месцаў для удзельнікаў, візавыя падтрымкі і г.д.), а тады ўжо вылучыў сваю кандыдатуру. На безальтэрнатыўны, так бы мовіць, аснове. І федэрацыя пагадзілася.

— Хто і як прымудляе заданні

Заўтра — Успенне Прасвятой Багародзіцы

Успенне Прасвятой Багародзіцы адзначаць праваслаўныя 28 жніўня. Гэта адно з вялікіх дванадцятых святых, дзень памці Божай Маці — малітоўніца за чалавечы род, заступніца ўсіх маці свету.

Пасля смерці Ісуса Хрыста Багародзіца каля пятнаццаці гадоў (па вядомым іншым крыніц, 22 гады) жыла ў Іерусаліме, а з тае апоства Іаана Багаслова, якому Господзь даручыў апакуства над ёй. Яна дажыла да «апошняй старасці» — 72 гадоў, і архангел Гаўрыіл паведаміў ёй аб смерці загідае. Маці Божая развіталася з сёбрамі і вучнямі Хрыста і прасіла іх з іх тэлефона пазваніў дадому. Прыкладна ў 30 км ад дому яе забралі родныя. Згубленыя веласіпед так і не знайшчы.

■ Ашмянскіе ААТ «Радзятэхніка» да канца года асаюць вытворчасць новай малагабарытнай бульбакапалкі, яка адзначае з мікраатрамак МТ3-12 і мацуеца да задняй яго часткі, а на спераду, як іныя мадэлі. Сёлета на прадпрыемстве наладжаны выпуск двух мадэляў малагабарытных бульбакапалкаў, якіх за месць месцаў выпушчана 150 і стоткі ж будзе зроблена да канца года. Попыт на іх — вялікі, таму на наступны год іх будзе зроблена тысяча штук.

■ У Беларусі пачалася вясенская масавая міграцыя птушак. На зімоўку адлітаюць ластаўкі, многія віды кулікоў, а таксама буслы. Па словах спецыялістаў, праз тэрыторыю Беларусі пачалі міграцыю пралётныя птушкі, якія ў нас не гняздзяцца.

■ Беларускія памежнікі ў пункце пропуску «Новая Гута» затрымалі схаваныя трыкажніцы вырабы на суму больш за Бр38 млн. Аналагічны тавар затрыманы і ў пункце пропуску «Пясчатка».

■ Брэсцкія памежнікі затрымалі недалёка ад мяжы з Польшчай двух кубінцаў, які мяркуюцца, бацьку і сына. Сын меў двойное грамадзянства, бо нарадзіўся ў Маскве. Кубінцы прызналіся, што накіроўваліся ў Італію ў пошук лепшых умоў жыцця. Пры сабе ў іх былі прадукты харчавання, адзенне, лекі, атлас свету і мацэзт.

■ У Канадзе 12 чалавек памерлі, атруціўшыся заражанай ялавічынай. У прадукцыі камбіната вывухлена бактэрыя, якая выклікае смяротнае захворванне — лістэрыёз. Такі дэягназ паставлены 26 паціентам, яшчэ 29 чалавек ішпіталізаваны з падазраемнем на гэтае захворванне. Сапраўдны маштабы ўспышкі хваробы пакуль невядомыя, бо інкубацыйны перыяд інфекцыі можа працягвацца некалькі тыдняў. Карпацыя-вытворца ўжо адклікаў за рынку 220 найменняў сваёй прадукцыі. Мясакамбант зчынены, там праводзіцца праверка. Стра-ты кампані ацэньваюцца ў 19 млн долараў.

■ 61-гадовая брытанка Розі Суэйл-Полп за пяць гадоў абышла зямны шар і днёмі вярнулася дадому. Усяго пешу яна прайшла 32 тыс. км. Усё неабходна падарожжы везла на цялечцы. Маршрут праходзіў праз Еўропу, Расію (у Сібіры яна правяла дзве зімы), ЗША і Канаду. Некалькі разоў яе збівалі машыны, яна ламала рэбры, на-чалава ў палатках падчас моцных марозоў, некалькі разоў хварэла на запаленне лёгкіх. Падарожжа Розі пачалася ў 2003 годзе пасля смерці ад раку яе мужа, і стала дабрачыннай акцыяй у падтрымку хворых на рак.

■ Індыйскі кінаман выкупіў усе білеты на адзін з кінаатры для таго, каб паглядзець фільм жахаў «Phoonk». Такім чынам індэцы вырашыў абвергнуць тэзіс рэжысёра фільма аб тым, што яго твор велімі страшны і ніводзін чалавек у адзіноце не вырашыцца паглядзець карціну. Усяго 30-гадова Павін Панана выкупіў 227 месцаў на вярочні сеанс. Пры гэтым ён папраўду супрацоўніку кінаатры трымаць пад рукой тэлефон доктара, а перад паходам у кіно на-ведваў храм, каб духоўна падтрымацца да незвычайнага доследу. Урач не спатрэбіўся — фільм не напалохаў адзінокага глядача.

Паводле паведамленняў карэспандэнц «Звязды» і інфармагенцтваў.

Поўны абзац

Трохметровы пітон задушыў студэнта, які падрацоўваў у заапарку ў Каракасе. 29-гадовы Зрыка Арыета падчас начной змены груба парушыў правілы паводзінаў у вальеры, увайшоўшы ў клетку да змяі. Пітон укусіў маладога чалавека за руку, а затым абкруціўся вакол яго і задушыў. Змяя была падарана заапарку два месяцы таму і пакуль не выстаўлялася публічна. Гэта першы няшчасны выпадак у заапарку.



Кар. БЕЛТА.

Крымінал, здарэнні размінучца не змаглі...

А ў выніку — трое хлопцаў загінулі на месцы. Дзяўчыну, якую выслаблялі, разразаючы метал, з цяжкамі траўмамі даставілі ў бальніцу. Трагедыя адбылася сярод белага дня на аўтамагістралі Гомель — Рэчыца, калі іначмарка выскочыла на сустрэчную паласу і ўразалася ў грузавік з расійскімі нумарамі, які, згодна з паведамленнем кіраўніка прэс-цэнтра абласнога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях Руслана Габырлёва, перавозіў у цыстэрне двухколкае вугляроду. Вадзіцель грузавіка не пацяраў.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

ЗА СЛУЖБОВУЮ ХАЛАТНАСЦЬ — ДА АДКАЗНАСЦІ

У адпаведнасці з такім артыкулам Крымінальнага кодэкса пракуратура Гомельскай вобласці ўзбудзіла крымінальную справу ў сувязі з пакараным, які адбыўся ў пэўнае Туманін Веткушскага раёна і аб якім на мінулым тыдні расказвала наша газета. Нагадаем, што тады «чырвоны певен» прагледзіў сем хат, восем гаспадарчых пабудов і 112 гектараў лесу. Пракуратура прыйшла да высновы, што райадздел па надзвычайных сітуацыях не правяў апэратыўнасці ў туюжні пажару і будзе выяўляць, хто ў гэтым вінаваты.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

БЕРАЖЫЦЕ КІШЭНІ!

Кожны тыдзень у станцыі рэгістрацыі ў сярэднім 50 кішэнных крадзяжоў. Як паведаміў намеснік начальніка апэратыўна-вышуковага аддзела БУС Мінгарвыканкома Аляксандр Біоз, больш чым у 60 працэнтаў выпадкаў крадцёў мабільных тэлефонаў, у астатніх — кашалькі, партманеты. Найчасцей крадцёў у грамадскім транспарце, магазінах, на рынках. Самыя «крымінальныя» гарадскія маршруты грамадскага транспарту тыя, што праходзяць каля найбуйнейшых магазінаў, гандлёвых цэнтраў.

Тацяна КАРАЛЁВА, «Мінск—Навіны».

МОЦНА СПЯЦЬ ВАРТАЎНІКІ...

Якую работу яны павінны выконваць, гаварыць нікому не трэба. Гэта — і па інструкцыі, і па абавязку службы. Толькі ўсё далёка не так, у чым пераказаліся супрацоўнікі ўпраўлення прафілактыкі УУС Гомельскага аблвыканкома.

Яны, як толькі пачалася ўборанная кампанія, пабывалі ў начны час на 256 аб’ектах КСУПаў і СВК з праверкамі захавання ўраджаю збожжавых, адхаміліваюць, гаруча-змазачных матэрыялаў і г.д. І што ж засведчылі? Дзевяць вартаўнікоў, каб не сумаваль у адзіноце, «сябравалі» з бутэлькай. Частка іх такога храпу давала, быццам хто ануць раздзіраў. Іншыя жа на аб’ектах наогул не былі: спалі пад крышкай сваіх жоак. Адсюль у некаторых гаспадарках — крадзяжы. У ходзе праверак да адказнасці было прыцягнута 140 чалавек. І не толькі вартаўнікоў.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

ВАМ АДКАЗВАЕ ЮРЫСТ



Алена ДЗЕВОЙНА

ДАРАГАЯ ПРАГУЛКА

Надаўна я з сястрой вярталася позна вечарам дамоў ад сваякоў, якія жыўць у вёсцы, размешчанай за два кіламетры ад райцэнтра. Нас спынілі супрацоўнікі ДАІ і аштрафавалі за тое, што мы ішлі не па пешаходнай дарожцы, на якую, дарчы, выйсіць даволі складана ў цэмы, бо трэба спусціцца па зарослым травой спуску. І потым мы, быццам бы, ішлі не па тым баку дарогі, не мелі пры сабе флікеру — адразу стоткі парушэнняў. Дзе гэта напісана, па якім баку дарогі можна хадзіць, а па якім — не?

Валянціна Р., Гомельская воласць

Правіламі дарожнага руху, зацверджанымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.11.2005 г. № 551 «Аб мерах па павышэнні бяспекі дарожнага руху», устаноўлены правілы паводзінаў на дарогах не толькі для вадзіцеляў, але і для іншых удзельнікаў дарожнага руху, у тым ліку і для пешаходаў. Правам і абавязкам пешаходаў у Правілах дарожнага руху прысвечана нават асобны раздзел гэтага дакумента.

Згодна з пунктам 7 Правілаў, удзельнікі дарожнага руху, да

якіх адносяцца таксама і пешаходы, калі яны знаходзяцца ў межах дарогі, павінны ведаць і захоўваць патрабаванні Правілаў дарожнага руху, якія да іх адносяцца, не ствараць перашкоды і небяспекі для дарожнага руху, дзейнічаць добраахвотна, быць уважлівымі і ўзаемна ветлівымі з іншымі удзельнікамі дарожнага руху.

У адпаведнасці з падпунктам 17.1 пункта 17 Правілаў, пешаход абавязаны рухацца па трацінах, пешаходнай або веласіпеднай дарожцы, а пры іх адсутнасці — па

абчыне. У выпадку адсутнасці гэтых элементаў дарогі або немагчымасці руху па іх пешаходаў (як, напэўна, было ў вашым выпадку) пешаход павінен ісці па краі праезнай часткі дарогі насустрач руху транспартных сродкаў. Пры руху па краі праезнай часткі дарогі ў цэмы час сутак пешаход павінен абазначыць сабе святлоадбівальным элементам (элементамі).

За парушэнне пешаходам Правілаў дарожнага руху ўстаноўлена адміністрацыйная адказнасць. Так, артыкулам 18.23 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацый

27 жніўня
2008 г.
№ 32 (135)

ТОЛЬКІ Ў ГРОДНЕ!

Якім павінен быць горад,
дзе зручна жыць?



Многія жыхары горада над Німанам, напэўна, ведаюць гэтыя словы, якія з'явіліся яшчэ ў савецкі час, і яе ключавыя словы «Толькі ў Гродне!» Хтосьці, мажліва, убачыць у іх нейкіх месцачковых патрыятызм, але нават у ім, пагадзіцеся, нічога дрэннага няма. Паколькі Радзіма — гэта не проста тысячы квадратных кіламетраў і населеных пунктаў, а перш за ўсё мясціны, з якімі звязаны лёс кожнага канкрэтнага чалавека. І гродзенцам, якія неўзабаве адзначыць 880-годдзе свайго горада, можна сказаць, жамчужыны Беларусі, сапраўды ёсць чым ганарыцца.

Аб гэтым — гутарка нашага карэспандэнта са старшынёй Гродзенскага гарадскога Савета дэпутатаў, членам Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання Барысам КАЗЯЛКОВЫМ.

— Барыс Мікалаевіч, якім, на вашу думку, павінен быць горад, дзе зручна жыць, і наколькі Гродна адпавядае гэтым крытэрыям?

— Каб было зручна жыць, перш за ўсё трэба мець нармальнае, добраўпарадкаванае жыллё. Каб у гэтым горадзе можна было аддаць дзіцяці ў добры дзіцячы садок, каб яны атрымалі дастойную адукацыю ў школе, а затым у сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных установах. Каб была магчымасць ўладкавацца на работу ў адпаведнасці са сваёй кваліфікацыяй. Каб былі належныя ўмовы для лячэння, заняткаў фізкультурай і спортам, адпачынку.

Што датычыцца будаўніцтва жылля, то Гродна займае лідзіруючы пазіцыі ў краіне: летась уведзена 180 тысяч квадратных метраў, а сёлета праграма яшчэ больш маштабная. Нядаўна пабудавалі паліклініку сучаснага ўзроўню ў мікрараёне Дзевятоўка. Дзякуючы сродкам абласнога і гарадскога бюджэтаў нашы бальніцы не толькі адрамантаваныя, але і перааснашчаныя, можна сказаць, па апошнім слове медыцынскай тэхнікі.

Свае патрабаванні ёсць, безумоўна, і ў моладзі, і ў пажылых людзей. Стопацэнтра іх задаволіць наўрад ці магчыма, аднак ліку, што ў нашым горадзе створаны ўмовы, каб кожны гродзенец мог рэалізаваць свае запеты. Мне, напрыклад, заўсёды прыемна бачыць, як нашы пенсіянеры па выхадных днях ідуць на танцапалубку ў Пышках. Каля 70 чалавек пражываюць сёння ў дастойных умовах у нядаўна пабудаваным доме для адзіночкі і састарэлых. А літаральна праз тыдзень у Гродне будзе адкрыта «начлежка» для грамадзян без пастаяннага месца жыхарства, дзе яны змогуць прыняць душ, паесці, пераначаваць.

Пры невыскажэнні, менш за два працэнты, узроўні беспрацоўя, сёння ў кожнага гараджаніна ёсць магчымасць працаўладкавацца. Можна, і не з такой высокай зарплатай, як хацелася б, але работа ёсць. Створаны і ўмовы для перападрыхтоўкі кадраў, атрымання новых спецыяльнасцяў, арганізацыі прадпрыемстваў і дзейнасці.

Неўзабаве ў Гродне адчыніць дзверы пакупнікам першы гіпермаркет еўрапейскага ўзроўню і ўжо завяршаецца праектаванне яшчэ аднаго — з кінаатэатрам, лядовым катком і іншымі паслугамі. Гэта магазін, куды можна будзе прыехаць усёй сям'яй, і кожны знойдзе сабе заняткаў, які даць тэрыцыю не толькі пакупак. З'яўляюцца ўжо ў горадзе і гасцінцы, якія адпавядаюць «зоркавым» патрабаванням да абслугоўвання кліентаў. Такім чынам, мы набліжаемся да еўрапейскіх стандартаў у бытавым жыцці, і задачка мясцовай улады — зрабіць горад прывабным для інвестараў.

А гэта накладвае на органы мясцовага самакіравання абавязкі па падрыхтоўцы інжынерных сетак для будучых прадпрыемстваў, пракладцы дарогі і забеспячэнні іншых неабходных умоў для таго, каб прыйшоў інвестар і стварыць новыя рабочыя месцы, палепшыць інфраструктуру і эканоміку горада. Мяркую, што сёння гэта ў нас ужо атрымліваецца. Калі прыходзіць структура з такімі сальднімі фінансамі, то, значыць, яны ўпэўнены ў плацежздольнасці нашых гараджан і ў тым, што гэтыя інвестыцыі будуць апраўданыя.

— Гараджан і гасцей Гродна вельмі ўравае аб'ём работ па добраўпарадкаванні абласнога цэнтру. Прагэжыюцца плошчы, вуліцы, фасады будынкаў, развіваецца жанр паркавай скульптуры, з'яўляюцца новыя ідэі ў кветкавыя афармленні, нізкарослыя дрэвы спецыяльных парод, якія не зацяняюць вокны...

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

АДПАВЯДАЦЬ ГАРАДСКОМУ ЎЗРОЎНЮ

прымушае жыццё прысталічныя сельсаветы

Напэўна, Аляксандру Мякініку, старшыні Пятрышкаўскага сельсавета Мінскага раёна, крыху зайздросцяць калегі з больш аддаленых раёнаў: на думку многіх, набліжанасць да сталіцы гарантуе як мінімум прыстойнае фінансаванне і магчымасць вырашаць усе бягучыя пытанні ў больш сціслы тэрмін.

— А я, — прырэчыць Аляксандр Пятровіч, — заўсёды па-добраму зайздросціць калегам з Віцебшчыны, Магілёўшчыны і іншых абласцей, якія знаходзяцца далей ад цэнтру. 50 працэнтаў населення нашага сельсавета працуе ў Мінску і Заслаўі, бачаць, як выглядаюць гэтыя гарады — асабліва сталіца. І нам, мясцовай уладзе, выступаюць аналагічныя патрабаванні: на дзень дарог, вулічнага

магае. Яго асноўны складнік — імкненне да калектывізму, сумеснага пошуку рашэнняў і выйсцяў са становішча.

— Восі і сёння вечарам у нас сход грамадзян — будзем абмяркоўваць пытанні стану жыллёвага фонду ЖКГ, — расказвае Аляксандр Мякінік. — Фармальна гэтыя дамы знаходзяцца не на балансе сельвыканкама, але там жывуць нашы люткі дарог, вулічнага

магае. Яго асноўны складнік — імкненне да калектывізму, сумеснага пошуку рашэнняў і выйсцяў са становішча.

— Восі і сёння вечарам у нас сход грамадзян — будзем абмяркоўваць пытанні стану жыллёвага фонду ЖКГ, — расказвае Аляксандр Мякінік. — Фармальна гэтыя дамы знаходзяцца не на балансе сельвыканкама, але там жывуць нашы люткі дарог, вулічнага

магае. Яго асноўны складнік — імкненне да калектывізму, сумеснага пошуку рашэнняў і выйсцяў са становішча.

— Восі і сёння вечарам у нас сход грамадзян — будзем абмяркоўваць пытанні стану жыллёвага фонду ЖКГ, — расказвае Аляксандр Мякінік. — Фармальна гэтыя дамы знаходзяцца не на балансе сельвыканкама, але там жывуць нашы люткі дарог, вулічнага

магае. Яго асноўны складнік — імкненне да калектывізму, сумеснага пошуку рашэнняў і выйсцяў са становішча.

— Восі і сёння вечарам у нас сход грамадзян — будзем абмяркоўваць пытанні стану жыллёвага фонду ЖКГ, — расказвае Аляксандр Мякінік. — Фармальна гэтыя дамы знаходзяцца не на балансе сельвыканкама, але там жывуць нашы люткі дарог, вулічнага

магае. Яго асноўны складнік — імкненне да калектывізму, сумеснага пошуку рашэнняў і выйсцяў са становішча.

— Восі і сёння вечарам у нас сход грамадзян — будзем абмяркоўваць пытанні стану жыллёвага фонду ЖКГ, — расказвае Аляксандр Мякінік. — Фармальна гэтыя дамы знаходзяцца не на балансе сельвыканкама, але там жывуць нашы люткі дарог, вулічнага

магае. Яго асноўны складнік — імкненне да калектывізму, сумеснага пошуку рашэнняў і выйсцяў са становішча.

— Восі і сёння вечарам у нас сход грамадзян — будзем абмяркоўваць пытанні стану жыллёвага фонду ЖКГ, — расказвае Аляксандр Мякінік. — Фармальна гэтыя дамы знаходзяцца не на балансе сельвыканкама, але там жывуць нашы люткі дарог, вулічнага

магае. Яго асноўны складнік — імкненне да калектывізму, сумеснага пошуку рашэнняў і выйсцяў са становішча.

— Восі і сёння вечарам у нас сход грамадзян — будзем абмяркоўваць пытанні стану жыллёвага фонду ЖКГ, — расказвае Аляксандр Мякінік. — Фармальна гэтыя дамы знаходзяцца не на балансе сельвыканкама, але там жывуць нашы люткі дарог, вулічнага

магае. Яго асноўны складнік — імкненне да калектывізму, сумеснага пошуку рашэнняў і выйсцяў са становішча.

— Восі і сёння вечарам у нас сход грамадзян — будзем абмяркоўваць пытанні стану жыллёвага фонду ЖКГ, — расказвае Аляксандр Мякінік. — Фармальна гэтыя дамы знаходзяцца не на балансе сельвыканкама, але там жывуць нашы люткі дарог, вулічнага

магае. Яго асноўны складнік — імкненне да калектывізму, сумеснага пошуку рашэнняў і выйсцяў са становішча.

— Восі і сёння вечарам у нас сход грамадзян — будзем абмяркоўваць пытанні стану жыллёвага фонду ЖКГ, — расказвае Аляксандр Мякінік. — Фармальна гэтыя дамы знаходзяцца не на балансе сельвыканкама, але там жывуць нашы люткі дарог, вулічнага

магае. Яго асноўны складнік — імкненне да калектывізму, сумеснага пошуку рашэнняў і выйсцяў са становішча.

— Восі і сёння вечарам у нас сход грамадзян — будзем абмяркоўваць пытанні стану жыллёвага фонду ЖКГ, — расказвае Аляксандр Мякінік. — Фармальна гэтыя дамы знаходзяцца не на балансе сельвыканкама, але там жывуць нашы люткі дарог, вулічнага

магае. Яго асноўны складнік — імкненне да калектывізму, сумеснага пошуку рашэнняў і выйсцяў са становішча.



Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ.

Пяць гадоў таму сельвыканкам ушчыльную заняўся вызваам цвёрдых бычковых адходаў. У тым часе, калі хто памятае, лясная зона пад Мінскам (ды і ў кожным іншым раёне) была зусім непрывабным відзішчам. Там утвараліся несанкцыянаваныя звалкі, туды вывозіліся і выносіліся «адходы вытворчасці» з вясковых падворкаў... Смечце з'яўлялася паўсюль і пастаянна.

У 2003—2004 гадах райвыканкам выдзеліў з бюджэту грошы на закупку спецтэхнікі, за якія ў сельсавете набылі 2 трактары, 2 прычэпы і ўсе наявыя прыстасаваныя (касілі, адвалы для расчысткі снегу, шоткі для падмыцання асфальту і г.д.). Пры сельвыканкаме было створана звяно, якое сёння займаецца добраўпарадкаваннем тэрыторый, у тым ліку і вызваам цвёрдых бычковых адходаў. У выніку, сцяварожы Аляксандр Мякінік, на тэрыторыі сельсавета не засталася ніводнай несанкцыянаванай звалкі. Тэхніка працуе поўнасцю ў адпаведнасці з графікам. Па ўсіх населеных пунктах праходзяць трактары і забіраюць смечце, у прызначаны час вынесенае гаспадарам на вуліцу ў мяшках ці баках. З трактарыстам абавязкова едзе дворнік, які закідае адходы ў кузаў.

Звяно працуе не толькі па графіку, але і па індывідуальных званках. Калі ў гаспадары, які займаўся, скажам, рамонтам дома ці абразкай дрэў, назапаліцца больш «габарытных» адходаў, ён паведамляе аб гэтым у сельвыканкам. Пасля чаго да яго дома дастаюцца прычэп, які гаспадар загрузае самастойна. Раніцай трактарыст забірае прычэп і адвозіць смечце на міні-палігон.

Пытанне з аплатай пасля доўгіх спрэчак, шматлікіх сутэрч з грамадзянамі і сходаў вырашылі так: з кожнага дома (кватэры), незалежна ад таго, колькі чалавек там пражывае, за вываз смечцы сельвыканкам бярыць раз у год 15 000 рублёў. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Звяно працуе не толькі па графіку, але і па індывідуальных званках. Калі ў гаспадары, які займаўся, скажам, рамонтам дома ці абразкай дрэў, назапаліцца больш «габарытных» адходаў, ён паведамляе аб гэтым у сельвыканкам. Пасля чаго да яго дома дастаюцца прычэп, які гаспадар загрузае самастойна. Раніцай трактарыст забірае прычэп і адвозіць смечце на міні-палігон.

Пытанне з аплатай пасля доўгіх спрэчак, шматлікіх сутэрч з грамадзянамі і сходаў вырашылі так: з кожнага дома (кватэры), незалежна ад таго, колькі чалавек там пражывае, за вываз смечцы сельвыканкам бярыць раз у год 15 000 рублёў. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Звяно працуе не толькі па графіку, але і па індывідуальных званках. Калі ў гаспадары, які займаўся, скажам, рамонтам дома ці абразкай дрэў, назапаліцца больш «габарытных» адходаў, ён паведамляе аб гэтым у сельвыканкам. Пасля чаго да яго дома дастаюцца прычэп, які гаспадар загрузае самастойна. Раніцай трактарыст забірае прычэп і адвозіць смечце на міні-палігон.

Пытанне з аплатай пасля доўгіх спрэчак, шматлікіх сутэрч з грамадзянамі і сходаў вырашылі так: з кожнага дома (кватэры), незалежна ад таго, колькі чалавек там пражывае, за вываз смечцы сельвыканкам бярыць раз у год 15 000 рублёў. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Звяно працуе не толькі па графіку, але і па індывідуальных званках. Калі ў гаспадары, які займаўся, скажам, рамонтам дома ці абразкай дрэў, назапаліцца больш «габарытных» адходаў, ён паведамляе аб гэтым у сельвыканкам. Пасля чаго да яго дома дастаюцца прычэп, які гаспадар загрузае самастойна. Раніцай трактарыст забірае прычэп і адвозіць смечце на міні-палігон.

Пытанне з аплатай пасля доўгіх спрэчак, шматлікіх сутэрч з грамадзянамі і сходаў вырашылі так: з кожнага дома (кватэры), незалежна ад таго, колькі чалавек там пражывае, за вываз смечцы сельвыканкам бярыць раз у год 15 000 рублёў. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Звяно працуе не толькі па графіку, але і па індывідуальных званках. Калі ў гаспадары, які займаўся, скажам, рамонтам дома ці абразкай дрэў, назапаліцца больш «габарытных» адходаў, ён паведамляе аб гэтым у сельвыканкам. Пасля чаго да яго дома дастаюцца прычэп, які гаспадар загрузае самастойна. Раніцай трактарыст забірае прычэп і адвозіць смечце на міні-палігон.

Пытанне з аплатай пасля доўгіх спрэчак, шматлікіх сутэрч з грамадзянамі і сходаў вырашылі так: з кожнага дома (кватэры), незалежна ад таго, колькі чалавек там пражывае, за вываз смечцы сельвыканкам бярыць раз у год 15 000 рублёў. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Звяно працуе не толькі па графіку, але і па індывідуальных званках. Калі ў гаспадары, які займаўся, скажам, рамонтам дома ці абразкай дрэў, назапаліцца больш «габарытных» адходаў, ён паведамляе аб гэтым у сельвыканкам. Пасля чаго да яго дома дастаюцца прычэп, які гаспадар загрузае самастойна. Раніцай трактарыст забірае прычэп і адвозіць смечце на міні-палігон.

Пытанне з аплатай пасля доўгіх спрэчак, шматлікіх сутэрч з грамадзянамі і сходаў вырашылі так: з кожнага дома (кватэры), незалежна ад таго, колькі чалавек там пражывае, за вываз смечцы сельвыканкам бярыць раз у год 15 000 рублёў. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Звяно працуе не толькі па графіку, але і па індывідуальных званках. Калі ў гаспадары, які займаўся, скажам, рамонтам дома ці абразкай дрэў, назапаліцца больш «габарытных» адходаў, ён паведамляе аб гэтым у сельвыканкам. Пасля чаго да яго дома дастаюцца прычэп, які гаспадар загрузае самастойна. Раніцай трактарыст забірае прычэп і адвозіць смечце на міні-палігон.

Сельсаветы Бялыніцкага раёна папаўняюць свае бюджэты падаткамі, атрыманымі ад нарыхтоўшчыкаў сельсагаспадарчай прадукцыі і дзікарослых ягад з грыбоў.

Жыхар аграгарадка Цяхцін Рыгор Нікіцін пад'ехаў да крамы на фурманцы. Каштоўны груз ахоўвае верны сабак Дзюжук. Вясковец прывёз дзесятак мяхоў яблыкаў, каб здаць іх і атрымаць грошы.

Рыгора тут называюць моцным нарыхтоўшчыкам: да свайго заробку касца ў сельсаветаўскай брыгадзе па добраўпарадкаванні ён ахвотна дадае сродкі, атрыманыя ад здачы ўсяго, што расце на прысядзібным участку.

— Сёлета лепшы ўраджай яблыкаў, чым быў летась, — расказвае вясковец. — І ў краме цяну добрую даюць: 190 рублёў за кілаграм. Так што я за свае яблыкі разлічваю сёння атрымаць не менш за 80 тысяч рублёў.

За гэтыя грошы Рыгор мае намер набыць прадукты, а таксама адзенне. Яго, прызнаўся заўзяты халасяк, вырашылі свагатаць, і ў сувязі з магчымымі прыемнымі пераменамі ў жыццё надранна было б падправіць імідж.

Калі «яблычных» грошай не хопіць на ўсё, то Нікіцін заўзятую прыездзе да крамы. На наступны раз ён абяцае прывезці ароні — чарнаплоднай рабіны, якую сёлета спажываўства прымае па цане ў 1000 рублёў за кілаграм.

З расцэнкамі на дзікарасую і сельсагаспадарчую прадукцыю можна азнаёміцца ў гандлёвай зале. Дадзеным спісам не цікавяцца хіба што кітайскія гаспадыні, якія звычайна ходзяць па цяхцінскай краме. Гэта жонкі рабочых і інжынераў з Кітая, якія працуюць на будаўніцтве крухмальнага завода ў Цяхціне. Затое сам завод, дарчыні, вельмі цікавіць мясцовыя жыхары: верагодна, што для вытворчасці крухмалу ў населеным будучы прымаць дробную бульбу. А гэта яшчэ адна крыніца заробку.

Аднак пакуль бурна распачаўся яблычны сезон. Менавіта на яблыкі ўскладае надзеі Бялыніцкае раённае спажывацкае таварыства. Сёлета план на чарніцах (20 тон) выканалі, а васьмь з грыбамі гэта не ўдалося з-за засушлівага надвор'я.

— Яблыкі цяпер здаюць добра, — задаволена кіраўнік спажываўства Тамара Адамовіч. — Нам трэба нарыхтаваць 1200 тон. Мяркую, што мы справімся. Яблыкі сёння прымаюць усе крамы, а 5 нарыхтоўшчыкаў ездзяць у аддаленыя вёскі. Разлік на месцы: альбо таварамі, альбо грашыма.

Цяхцінская крама ўжо нарыхтавала 10 тон яблыкаў. Тут таксама прымаюць грыбы-лісці (5 тысяч рублёў за кілаграм), вешню (1800 рублёў), буйкі і аронію.

— Вясковец выгада і здароўе і дары лясцоў, і тое, што вырасла на агародах, — упэўнена прадавец Галіна Маняк. — Таму што гэта дадатковае капейка для сямейнага бюджэту. Звычайна разам з гаспадаром здаваць прадукцыю едзе і жонка, якая размяркоўвае грошы. Цяпер, перад пачаткам новага навуальнага года, семі часта набываюць адзенне для дзяцей і школьніка прылады.

Для таго, каб здаць яблыкі, трэба атрымаць даведку, якая пацвердзіць, што ўсё вырашана на сваім участку. У Цяхцінскім сельсавете такія даведкі атрымалі амаль 40 вясковцаў. Аднак гэтым зусім не абмяжоўваецца ўдзел мясцовай улады ў працэсе рэалізацыі як сельсагаспадарчай прадукцыі з прыватных падворкаў, так і дзікарослых грыбоў і ягад. Справа ў тым, што ад парадку ў гэтай справе і аб'ёму продажу залежыць даход у бюджэт сельскага Савета.

Паводле выадамага прэзідэнтскага Указа № 21, адна з крыніц папаўнення гэтага бюджэту — падатак з нарыхтоўшчыкаў сельсагаспадарчай прадукцыі, лекавых зёлак, грыбоў, дзікарослых пладоў і ягад, які плаціцца па месцы збору.

Летась Цяхцінскі сельсавет такім чынам атрымаў больш за 5 мільёнаў рублёў, і сёлета заплаваныя такія ж наступлены. Некалькі мільёнаў рублёў атрымлівае з гэтай крыніцы суседні Эсьманскі сельскі Савет.

Каб забяспечыць даходы, старшыням сельвыканкамаў даводзіцца папрацаваць. Першая справа — кантроль за нарыхтоўшчыкамі. Лясныя дары і сельсагаспадарчую прадукцыю нарыхтоўваюць не толькі спажывацкае таварыства, але і прыватныя прадпрыемствы.

— Трэба сачыць, каб нарыхтоўкамі займаліся толькі тыя людзі і арганізацыі, якія маюць ліцэнзію, дазволы і плаціць падаткі, — ставіць задачу старшыня Бялыніцкага раённага Савета дэпутатаў Мікалай Гузняк. — Тады грошы пойдзюць і на карысць грамадству, а не толькі ў прыватныя кішні. Безумоўна, старшыня сельвыканкама не можа прысвяціць увесь свой працоўны час пагоні за нелегальнымі нарыхтоўшчыкамі, але трэба сачыць за сітуацыяй і ведаць, што робіцца на тваёй тэрыторыі. Былі ўжо такія выпадкі, калі мясцовая ўлада заўважала непарадак і даводзілася ўмяшчацца міліцыі і падатковай інспекцыі. Так што кантроль — гэта першае.

Другое — гэта праца з вясковцамі. Іх трэба пераканаваць не толькі мець справу выключна з легальнымі нарыхтоўшчыкамі, але і здаваць прадукцыю як мага больш. Напрыклад, ад аб'ёмаў нарыхтоўкі яблыкаў залежыць таваразварот крамы, і калі ён павялічыцца — то вырасце і падатак з продажу, які накіроўваецца ў тым ліку і ў сельсавет.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ГАРЭЛА ТУТ, ГАРЭЛА ТАМ

На мінулым тыдні мы паведамлялі, што ў Ветраўскім раёне ў выніку пажару згарэла шмат лесу, некалькі дамоў у адной з вёсак і дачных пабудов. І ўсё з-за спальвання сухой травы.

Тое ж самае паўтарылася ў мінулыя выхадныя ў Лоўцкім раёне. Там жыхарка вёскі Хамнікі 1932 года нараджэння выпальвала траву, і вынікам гэтага з'явілася тое, што ў дым ператварыліся чатыры безгаспадарчыя хаты і дзве складнастворы тунэля і заключалася ў тым, што вёска знаходзіцца на супрацьлеглым ад райцэнтра беразе ракі на вялікай адлегласці, таму на дапамогу выязджалі выратавальнікі з Дзяткаўскага Гомельскага раёна і абласнога цэнтру. А гэта адпаведна 30 і 70 кіламетраў.

Гарэла таксама і ў прыгарадзе Гомеля, каля вёскі Клёнкі, дзе шмат дач. Пажар прайшоў па лясным масіве, знішчыў адну дачную прыбудову, перакінуўся на другую. Яго ліквідацыю ўключылі звыш дваццаці работнікаў мясцовага калгаса з шасцю палярнымі машынамі і трактарамі, якія справіліся з ім недзе праз гадзіну. Прычынай гэтага здарэння быў таксама падпал трава. Хто падпаліў, праўда, невядома.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

МЯСЦОВЫ ЧАС

Амаль два дзесяцікіламетраў на ўсход ад Магілёва па старым мсціслаўскім паштовым тракце... Цяперашняя вёска Сафійск ужо зусім невялікая, яна пазначана далёка не на ўсіх картах, такуя, як кажуць, праедзеш — не заўважыш. І тым не менш збочыць на колькі сотняў метраў з цэнтральнай трасы вярта толькі з адной прычыны. Калі не ўнікальны, то па-сапраўднаму рэдкі для Усходняй Беларусі час абсалютно большасць сафійскага складалі... літоўцы.

Адкуль і калі тут з'явіліся выхадцы з Балтыйскай краіны, сёння ўжо дакладна не скажа ніхто. Адно, што вясковцы ва ўрочысцях сцяварожы: некалі, дзесці ў другой палове пазамінулага стагоддзя, гэтыя землі купілі іх дзяды і перавезлі на іх свае семі — каб выравацца з нястачы ў сябе на радзіме.

Аднак казаць, што на новым месцы адразу ж пашанцавала разбагацець, такса

АДПАВЯДАЦЬ ГАРАДСКОМУ ЎЗРОЎНЮ...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Раней мы бралі грошы, зыходзячы з колькасці прапанаваных. Але часам атрымлівалася, што з дома, дзе пражывала 5 чалавек, вывозілася смецця менш, чым адтуль, дзе жылі толькі двое. І пачыналіся спрэчкі... Вось мы і прынялі рашэнне — браць аднолькава з кожнай кватэры. І на сёння з вывазам бытавых адходаў у населеных пунктах няма праблем...

Ведваючы, наколькі складана прымусяць вясковага жыхара аддаць грошы за тое, за што ён раней ніколі не плаціў, пацкавалася ў Аляксандра Пятровіча, якімі метадамі ён удзейнічае на грамадзян?

— Па-першае, на сходах прылюдна называю прозвішча і цікаўлюся, чаму іншыя павінны падпарадкоўвацца агульным правілам, а ён — не? Мы ж ад яго смецце ўсё роўна вывозім. А па-другое... як я кажу, шарык круглы. Прыйдзе час, калі і гэтакім неплацельчыцкім спатрэбіцца нейкая дапамога. А як аб ёй прасіць, калі ты перад сельсаветам вінаваты?.. Так што праблем з аплатай цяпер не ўнікае.

Сабраныя грошы ідуць на гаручае для трактароў і заганчкі. Акрамя вывазу смецця (на тэрыторыі сельсавета ёсць тры ўпарадкаваныя міні-палігоны), звяно займаецца абшарваннем тэрыторыі населеных пунктаў, абрэзкай дрэў, дастайкай паліва насельніцтву, зборам металалому. За мінулы год, напрыклад, здалі 80 тон, сёлета — ужо 43. А гэта таксама грошы, хоць і невялікія, калі ўлічыць, што тона металічнага лому ацэньваецца ў 95 тысяч рублёў.

З чым сапраўдная праблема — дык гэта з садовымі таварыствамі. «Гэта той «аб'ект», якім мы не можам кіравацца. І адзінае пытанне, вырашэння якога я пакуль што не бачу, — прызнаўся Аляксандр Мянкініч. — Хоць узялімае яго на ўсіх сесіях ка добраўпарадкаванні, у тым ліку і на сесіях райсавета. І не толькі я, але і ўсе старшыні іншых сельскіх Саветаў, кіраўніцтва раёна. Таму што кожны панядзелак нашы трактарысты займаюцца не добраўпарадкаваннем (як павінны былі б), а зборам смецця, пакінуўшы да дачнікамі — жыхарамі горада Мінска. Прыбраем абочыны дарог, тэрыторыі лясных масіваў, аўтобусныя прыпынкі»...

Сёння старшыня Пятрышкаўскага сельсавета Савета імянецца ісці на кантакт з усімі садовымі таварыствамі (а іх 78), размешчанымі на яго тэрыторыі. Але знайсці агульную мову атрымліваецца толькі з 10—15. Яны рэгулярна выліваюць у сельвыканкаме тэхніку, а сельвыканкам арганізуе вываз «дачнага» смецця... Астатнія старшыні садовых таварыстваў (а тае — пяць чалавек: старшыня, скаратар, касір, спецыяліст па ваенным уліку і бухгалтар. Старшыня адказвае і за электраэнергію, і за дарогі, і за камунальныя пытанні, і за



Міні-рынак у Пятрышках.

це адходзі?» адказваюць: «Дачнікі забіраюць з сабой у Мінск».

— Смешна пра гэта слухаць, — гаворыць Аляксандр Мянкініч. — Бо ўсе добра разумеюць, што людзі выкідаюць смецце з машын на дарогу, пакідаюць на прыпынках... А старшыні садовых таварыстваў закрываюць на гэта вочы. Так лясчэй жыць. Бо, калі заключыць дагавор на вываз адходаў з тым жа сельвыканкам, неабходна будзе сабраць грошы з членаў кааператыва. А каму хочацца гэтым займацца, калі адказнасць — мінімальна або ўвогуле няма?

Адным з варыянтаў вырашэння пытання Аляксандр Мянкініч лічыць штрафы, прычым вялікіх памераў, якія павінны накладвацца на кіраўнікоў таварыстваў лясгасы або экалагічнай службы. Пакуль жа механізаванае звяно Пятрышкаўскага сельвыканкама займаецца навадзненнем парадку на «дачных тэрыторыях» за ўласны кошт, затрачваючы ўласныя рэсурсы — тэхніку, гаручае, працоўны час.

Грошы ў Пятрышкаўскім сельвыканкаме лічаць, як і ў кожным іншым. Яны патрэбны на добраўпарадкаванне вуліц і дарог, замену сваядільнікаў, вырашэнне жыллёва-камунальных праблем, дапамогу маламабмасыным і адзіночкам... І хоць жыхароў у сельсавете пражывае не так і шмат — 3250 чалавек, колькасць даведкаў зваротаў, якія датычацца зямельных пытанняў, зашчэпае. Адных толькі раённаў выканкама, звязаных з будаўніцтвам дома або афармленнем участка ва ўласнасць, прымаецца штомесяц каля 100—110. А ў штаце — пяць чалавек: старшыня, скаратар, касір, спецыяліст па ваенным уліку і бухгалтар. Старшыня адказвае і за электраэнергію, і за дарогі, і за камунальныя пытанні, і за

гандалі, і за дапамогу падсобным гаспадаркам... Скаратар вядзе і сесіі, і пасяджэнні сельвыканкама, і на звароты адказвае, і на скаргі... Аляксандр Мянкініч упэўнены, што ў прыстальным сельсавете штат павінен фарміравацца ў залежнасці ад колькасці жыхароў, а ад колькасці іх зваротаў і прынятых рашэнняў.

— Нам патрэбна яшчэ як мінімум два чалавекі — для работы з людзьмі, з пісьмамі і зваротамі грамадзян. Тады сельвыканкам зможа выконваць сваю работу больш якасна, і тых самых зваротаў ці скаргаў будзе менш.

Пятрышкаўскі сельсавет на 80 працэнтаў забяспечвае свой бюджэт самастойна, датычы складваюць усяго 20 працэнтаў. Сёння толькі адны падаткі — зямельны і на нерухомасць — у сельсавете збіраюць 76 мільянаў. А 140 мільянаў зарабілі дзякуючы продажу зямельных участкаў з аўкцыёну. Ні адзін з гэтых «мільянаў» не зваліўся на сельсавет з неба. За кожным — карпальніца штодзённая праца. Перш чым праводзіць тых жа аўкцыёны (а іх было пяць), да-



Свой спецыяліст па рамонце абутку — не частая з'ява для сельсаветаў. Майстар на ўсе рукі Віталь КОТАЎ.



Добраўпарадкаванне тэрыторыі ля новай амбулаторыі вядуць дарожныя будаўнікі з Заслаўя Аляксей ЛАБАЧЭЎСКІ, Аляксандр ВАРЫКАШ, Цімафей ЛАУРУСК.

влялося шукаць участкі, у тым ліку вёсцы работу па адабранні іх у таго, хто за дзесяць гадоў «валодання» зямлёй не здолеў нават вырыць катлан пад будаўніцтва ці хоць бы скасіць пустазелле... З 2005 года праз суд было адабрана 8 такіх участкаў. Грошы, атрыманыя за іх на аўкцыёнах, пайшлі на добраўпарадкаванне вёсак: тых жа водаправоды, дарогі, добраўпарадкаванне школ і садкоў і іншае.

— Напэўна, вашы жыхары пытаюцца: а чаму сельвыканкам выставіў участак на аўкцыён, а не аддаў, скажам, Іванову пад будаўніцтва? — цікавіцца ў Аляксандра Мянкініча. — А ў нас няма праблем з выдзяленнем участкаў для сваіх жыхароў. Безумоўна, усе хацелі б жыць у Пятрышках, там больш шчыльна гэта аграгарадок. Ды цэнтр сельсавета не гумовы. Затое ў іншых вёсках праблём з выдзяленнем участкаў няма — калі ласка, будуйцеся, але для гэтага вы павінны тут жыць, працаваць і мець патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. І людзі хочучы будаваць, хочучы мець свой дом, застаюцца тут. Мясце, як кіраўніцтва мясцовай улады, гэта толькі радуе.

Наталля КАРПЕНКА, Мінскі раён. Фота Мары ЖЫЛІНСКАЙ.

ТОЛЬКІ Ў ГРОДНЕ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Нядаўна мы прымалі калегаў па дэпутатскай дзейнасці з Друскінінкія. Многія з іх апошні раз былі ў нас яшчэ тады, калі не існавала межаў. Яны думалі, што горад застаўся на тым жа ўзроўні, як у савецкія часы, а калі ўбачылі маштабы добраўпарадкавання і будаўніцтва, то былі вельмі здзіўленыя.

— Як пры гэтым улічваецца грамадская думка? Не ўсім жа, у прыватнасці, падабаецца, як праведзена рэканструкцыя Савецкай плошчы. Ёсць меркаванні, што трэба было з большай павялічана паставіцца да яе як аб'екта гістарычнай спадчыны... — Нельга прэтэндаваць на ісціну ў апошняй інстанцыі. Трэба прыслухавацца да ўсёй палітры меркаванняў і знаходзіць аптымальнае рашэнне, зыходзячы з фінансавых магчымасцяў і з улікам гістарычных каштоўнасцяў.

Што датычыцца рэканструкцыі Савецкай плошчы, то нельга, на маю думку, адназначна сцвярджаць, што атрымалася добра ці дрэнна. Час пакажа. Пры гэтым важна, што праект рэканструкцыі (яе канцэпцыя была падрабязна разгледжана на сесіі гарадскога Савета) не з'яўляецца канчатковым «вердыктам», а пакідае магчымасці для аднаўлення гістарычных аб'ектаў плошчы ў будучыні.

— Калі зазірнуць у заўважаны дзень горада, то якія першачарговія пытанні, на ваш погляд, трэба будзе вырашаць?

— Калі мы гаворым аб будучыні, то трэба пачынаць з дзіцячага садка і школы. Таму адной з найважнейшых задач мне бачыцца стварэнне там такіх умоў, якія б адпавядалі сучасным патрабаванням. Што ж датычыцца эканомікі, то хацелася б мець у горадзе прыватныя для айначэння і замежных кампаній бізнес-цэнтр, а таксама сучасны тэхнапарк, які дазволіць прыцягнуць найноўшыя тэхналогіі. Акрамя таго, неабходна дапамагчы развіццю малага бізнесу. Напрыклад, пры ўніверсітэце ў Турку ство-

рава бізнес-інкубатар, які дапамагае прадпрыемлікам-пачаткоўцам у выбары перспектывіўных накірункаў дзейнасці, распрацоўцы бізнес-планаў. У выніку пераважна іх частка ўпаўнёна ўваходзіць у эканоміку Фінляндыі.

— Гэты вопыт можна задыягнаставаць у нас? — Думаю, не толькі можна, але і трэба. Дагавор, у рамках якога гэта цалкам рэальна ажыццявіць, Гродзенскі дзяржуніверсітэт імя Янкі Купалы ўжо заключыў са сваімі калегамі з Турку.

— Дарэчы, наколькі рэальна сёння ў Гродне распацаваць сваю справу без валакіты?

— Абсалютна рэальна. Дзейнічае прыпынкі «аднаго акна», на першым паверсе гарвыканкама ёсць уся неабходная інфармацыя, падакжуць, дапамогуць. На інтэрнэт-сайце гарвыканкама размешчаны звесткі аб свабодных зямельных участках для будаўніцтва аб'ектаў і памяшканняў гарадской камунальнай уласнасці для здачы ў арэнду.

— Зразумела, што заканадаўствам дакладна вызначаны абавязкі выканаўчай і

прадстаўнічай галін улады. Аднак, мяркуючы па нашай гутарцы, вы не падзяляеце пытанні жыцця горада паміж выканкама і Саветам дэпутатаў...

— Найбольшы эффект у рабоце можа быць толькі пры цесным узамеадзеянні. Што значыць у чыстым выглядзе? Звесці свае абавязкі толькі да прыёму грамадзян, працы з дэпутатамі, правядзення пасяджэнняў прэзідыума і сесій? Гэта, лічу, недастаткова, паколькі немагчыма будзе цалкам валодаць сітуацыяй у горадзе і ведаць, наколькі эфектыўна вырашаюцца тэма і іншыя пытанні. Мясце ніхто не можа абавязваць, але я сам хачу ўзаемадзейнічаць з выканаўчай уладай, абмяркоўваць праблемы, якія існуюць, і ўплываць на іх вырашэнне. Правадзяцца сумесныя пасяджэнні прэзідыума гарадскога Савета і выканкама, у рабоце практычна кожнай сесіі ўдзельнічае мэр горада Аляксандр Антоненка. І тэма прапановы, якія выказваюцца дэпутатамі, адразу ж бярэцца на кантроль і па магчымасці вырашаюцца.

Барыс ПРАКОПЧЫК. Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА.



Царква ў Вялікіх Аўцюках

У гонар Георгія Перамага-носа названа царква, якая будзе ўзведзена ў вёсцы Вялікіх Аўцюкаў Калінкавіцкага раёна. Тут гэтымі днямі адбылося урачыстае асвячэнне падмурку храма, якое зрабіў епіскап Тураўскі і Мазырскі Стэфан.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Яблычка да ягадкі...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Гэтыя грошы можна выдаткаваць на добраўпарадкаванне, — гаворыць старшыня Цяццінскага сельсавета Мікалай Шакура. — Сёлета, у прыватнасці, мяркую адрамантаваць аградоўкі ў вёсцы Бахані. Ужо нам пералічылі больш за мільён рублёў гэтых падаткаў. І я людзям тлумачу пастанана, каб яны здавалі больш прадукцыі і толькі легальным шляхам, бо тады грошы часткова вернуцца да нас. А гэта — рамонт калодзежаў, навадзненне парадку на могілках, любяць добра справы на карысць людзей.

Вяскоўцы і без заклікаў зацікаўлены здаваць грыбы-ягады і усё, што вырасла на падворках. Старшыня дбае пра бюджэт сельсавета, а людзі — пра ўласныя скаржкі.

На грыбах сёлета не ўдалося зарабіць нават самым заўятым грыбнікам, затое яблыкім цяпер займаюцца нават школьнікі. Яны актыўна цікавяцца закінутымі садамі, дзе можна стрэсіць яблыкі і зарабіць сабе на розныя модныя, а таму і нятанныя рэчы.

— Прэзідэнт сказаў, што трэба абавязкова набываць у вяскоўцы лішкі сельскагаспадарчай прадукцыі, і гэта вельмі слушна, — гаворыць Мікалай Адамавіч. — Мне здаецца, што калі чалавек штосці вырасіць, то гэта не павінна прапацаці. Страціў ураджай — гэта ж злачыства! Трэба ўсё рэалізаваць, тым больш што крамы прымаюць сабраанае без пытанняў. Вырасціў на прыватным падворку — атрымай рублі.

Быў час, калі людзі скардзіліся, што працаваць на зямлі нявыгадна. Што трэба ўкладваць шмат сілы і сродкаў, а прадукцыя каштуе капейкі. Цяпер, лічаць у Цяцціне, сітуацыя змяні-

лася, і стаўленне людзей да працы на зямлі таксама.

— Сёлета ўстанавілі цэны, калі вырошчываць, збіраць і здаваць выгадна, — лічыць старшыня сельсавета Савета. — Людзі зацікаўлены пакінуць сабе неабходны мінімум, а лішкі з давальняльным прадаць. Многія цяпер з гэтых заробкаў рамантуюць свае хаты, ды яшчэ збіраюць грошы на правядзенне газу.

Мікалай Шакура ад імя сельскай улады раіць вяскоўцам імкнуцца да большых ураджаяў. Гэта ў першую чаргу датычыцца маладых сем'яў, некаторыя з якіх часта жывуць у вёсцы па-гарадскому і нават зямлі не маюць.

— Калі трымаць карову ды вырошчываць сельскагаспадарчую прадукцыю, то можна тут жыць добра, бязбедна, — упэўнены старшыня. — Тым больш той, хто працуе на зямлі, і жыць болей. Ведаю гэта дакладна на прыкладзе майей маці, якая ў свае 95 гадоў вырошчывае агуркі, бульбу і збожжа.

Праўда, сам Мікалай Адамавіч цяпер не мае дастаткова вольнага часу, каб на ўласным агародзе павялічваць аб'ёмы прадукцыі. Сёння перад старшынямі сельскіх Саветаў ставяцца важныя задачы, адна з якіх — працягваць ініцыятыву, зарабляць грошы для бюджэту.

Ад старшыні райсавета Мікалая Гузнякова кіраўніцкіх сельскіх Саветаў днямі атрымалі сімвалічны падарунак. Гэта ліст паперы, на якім надрукаваны вялікімі літарамі трыны выраз: «Хто хоча нешта зрабіць — знаходзіць сродкі, хто не хоча нічога рабіць — знаходзіць прычыну». Менавіта пад такім дэвізам сёння працуе сельская ўлада на Бялыніччыне.

Ілона ІВАНОВА,

Бялыніцкі раён.

КРАМА ЗАМЕСТ УЛАСНАЙ ГАСПАДАРКІ

ШТО ЗМЯНІЛАСЯ НА ПАДВОРКАХ ВЯСКОЎЦАЎ?

Апошнім часам адзначаецца даволі сумная тэндэнцыя: колькасць прыватных гаспадарак няўхільна змяншаецца. Прычым згортванне адбываецца даволі высокімі тэмпамі. Нездарма спецыялісты ўжо даўно прапанавалі звярнуць увагу на трывожную сітуацыю. Таму была распрацавана дзяржаўная праграма падтрымкі прыватных падворкаў, якая на працягу некалькіх гадоў усавабляецца ў жыццё. Наколькі паспяхова ўлады дапамагаюць вяскоўцам, ад чаго залежыць поспех справы? Гэта я паспрабаваў высветліць на прыкладзе аднаго з сельсаветаў Шклоўскага раёна.



Старшыня Гарадзецкага сельсавета Мікалай ЛЯШКЕВІЧ.

жыхароў. Так лічыць Мікалай Ляшкewіч. Летас колькасць насельніцтва сельсавета зменшылася амаль напалову. Нічога надзвычайнага не здарылася, а проста адну з вёсак уключылі ў склад раённага цэнтру. Цяпер Малое Зарэчча (дзе жывуць каля тысячы чалавек) стала адным з адметных кварталяў горада. Такое рашэнне было прынята абгрунтавана, бо месцінам зручней было дабрацца мясцова на аўтамабілі, а не ў Гарадзец. Пяцірадне было праведзена сацыялагічнае апытанне жыхароў, якія адзначылі падтрымлі змяненні ў адміністрацыяна-тэрытарыяльным падзеле раёна. Таму

і сталі вяскоўцы «новымі» гараджанамі і правамерна могуць вырашаць усё надзённыя пытанні ў Шклове — па месцы цяперашняй прапанкі.

У сярэднім — 300 долараў

Летас Гарадзец стаў аграгарадком ў вёсцы нарэшце з'явіцца такі аб'ект, якога асабіста мне яшчэ не даводзілася бачыць. У адным будынку (зробленым па арыгінальным праекце) будуць адразу размешчаны Дом культуры, аддзяленне банка, пошта, Дом народнай творчасці, філіял раённай музычнай школы, бібліятэка, Дом быту і крама з кавярняй.

На абудаванне памяшканняў мясцовага гаспадарка (прыватнае ўнітарнае прадпрыемства «АСБ Гарадзец») на 260 мільянаў рублёў закупіла неабходнае абсталяванне. Клопат пра адпачынак работнікаў — заўсёдня справа кіраўніцтва тутаўскага сельскагаспадарчымства. Спрыяльныя ўмовы ствараюцца і на вытворчасці, дзе ўкараняюцца, без перабольшвання, самыя лепшыя, па заходніх мерках, тэхналогіі. Мяркуюць самі: на новым малочна-тварным комплексе (дзе трымаюць 600 кароў) працуюць дзве (!) даяркі. На малочным комплексе лепшыя работнікі атрымліваюць па мільён рублёў у месяц і больш. Таксама і падчас масавых сельскагаспадар-

чых работ механізатары добра зарабляюць. Аднак і ў міжсезонне скардзіцца вяскоўцам не выпадае — на выніках першага паўгоддзя сярэдня заробку «АСБ Гарадзец» склаў каля 300 долараў.

Дом на Сонечнай

Сярэдні ўзрост работнікаў гаспадаркі — да 40 гадоў. Шмат праце моладзі і прывязджаюць уладкоўвацца ў асноўным маладыя сем'і. Бо месца надзвычай прывабнае — прыстойны заробкі, камфартбельнае жыллё. У большасці сярэд прыезджых жыхары Магілёўскай вобласці, але ёсць і з Віцебшчыны. Летас у цэнтральнай вёсцы сельсавета пабудавана 20 домаў, сёлета плануецца ўзвесці яшчэ чатыры. Такім чынам, будзе створана цэлая новая вуліца, якая ўжо мае сваю назву — Сонечная.

Прыгожы катэджы з усімі гарадскімі выгодамі ўсё часцей узрастаюць у сучаснай вёсцы. Гэта частка «вэйжаў» і новы лад жыцця, які ўсё часцей выбіраюць жыхары такіх дамоў. — Моладзь, які правіла, не трымае сваёй гаспадаркі, — кажа Мікалай Ляшкewіч. — Усе некалькі сельскагаспадарчых прадуктаў можна заўсёды набыць у краме — малако, тварог, смятану, некалькі дзесяткаў наймочнага каўбаснага вырабаў, мясныя паўфабрыкаты. Так што няма неабходнасці вырошчываць нешта на ўласным падворку. Ды

не стае часу — калі, да прыкладу, за даяркі заматваюць 300 кароў, то калі ёй завівацца на прыватныя участкі?

Сельскі Савет сумесна з «АСБ Гарадзец» падтрымліваюць прыватных гаспадаркі. З мінулага года ўсе участкі (калі гаспадары давалі сваю згоду) узялі ў агульны севазварот. У асноўным палеткі вяскоўцаў маюць плошчу да паўсотні гектараў. Які заўважаў старшыня Гарадзецкага сельсавета, вельмі зручная форма атрымалася: ніякіх клопатаў у чалавека. Гаспадарка засявае збожжа, апрацоўвае, збірае і выдае кожнаму ў «гатовым выглядзе». Расцанкі — самыя спрыяльныя.

«Малочны» бізнэс

Статак кароў у Гарадзецкім сельсавете апошнім часам значна паменшыўся — гэтая агульная тэндэнцыя не абмінула і тутэйшы населены пункт. У 12 вёсках, дзе крыху больш чым 1,2 тысячы жыхароў, налічваецца ўсяго толькі 148 кароў.

Гэта перш за ўсё тлумачыцца складанай дэмаграфічнай сітуацыяй (зноў жа вядома з'ява), бо смертнасць перавышае нараджальнасць. Аднак і пазітыўныя змяненні адбываюцца — насельніцтва Гарадця на працягу двух гадоў павялічылася амаль на 60 чалавек. Каб зацікавіць моладзь развіццю ўласнай падворкі, створаны ўсе неабходныя ўмовы.

Мікалай ЛІТВІНАЎ, Шклоўскі раён.

«Новыя» гараджане

Гарадзецкі сельсавет размешчаны непадалёк ад буйной міжнароднай трасы Санкт-Пецярбург — Арэса. Таму можна лічыць, што тутэйшыя вёскі — сапраўднае «візітуйка» раёна. Прынамсі, яны павінны быць паказальнымі для шматлікіх гасцей, якія транзітам праязджаюць міма. Асобныя турысты нават спыняюцца на непрацяглы адпачынак. Не дзіўна, што мясцова ўлада традыцыйна такую вялікую увагу надае добраўпарадкаванню. Грошы на навадзненне парадку на зямлі нам выдзяляюць адносна невялікі, — адзначае

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

САВЕТ РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, УСТАНОВА «РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

ГРАМАДСКІ САВЕТ:

МАЛАФЕЕЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні;

АНІКЕЕВА Л. А., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце;

САСОНКА М. П., член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце;

СЯЛІЦКІ В. С., старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў;

СІВАКОЎ В. А., старшыня Аршанскага гарадскога Савета дэпутатаў;

ЯРКОВІЧ В. І., старшыня Круглянскага сельскага Савета Магілёўскай вобласці.

АДКАЗНАЯ ЗА ВЫПУСК:

Наталля КАРПЕНКА. Кантактны тэлефон 292 21 03.

ДЗЁННІК БЛАНДЗІНКІ



акна, пры мне ж хуткая дапамога забірала адно з пераламам канечнасьці.

Але найбольш узрэла мяне адна цётка, якую я бачыла падчас практыкі ў 9-й бальніцы. Яна хацела скончыць жыцьцё самагубствам і кінулася з дэвятага паверха. Здавалася б — якія тут варыянты? Не, яна паразбівала сабе ўсё-ўсё, акрамя мозгу. Ляжала пры поўнай свядомасці і пальцам варухнуць не магла...

Карацей, не ведаю, як вы, а я — фаталістка!

САЛОДКАЯ ЖАНЧЫНА

Сёння сустрэлася з выключным выпадкам непатрыязьму... Жанчына ў чарзе перада мной расхвальвае ўкраінскае цукеркі, шукаючы падтрымку ў тых, хто побач. Я якарз побач, таму спынаюся аглядзіцца, маўляў, таксама вельмі люблю ўкраінскі шаклад... І тут яна прыводзіць проста такі забойны аргумент.

Беларускі шаклад нават на маску для твару не гадзіцца, скончыцца немалодага ўжо веку наступнае ёй месца і кажа:

— Бачыла, як вы беглі... Адкуль толькі сілы ў такім узросце!

Бабулька хвіліну думае і кажа: — А я скажу... Сіла — у каленя! Паўза. Яшчэ праз хвіліну.

— Колькі на каленях перад Богам прастваю, столькі ён мне сілаў і дае... Запалі мне ў галаву не словы. Спачатку я думала, што кожнаму даецца сілаў па сіле яго веры. Але пасля зразумела, што ключавое слова ўсё ж «калені».

Кожнаму даецца па яго пакоры.

НЕПЕРАКЛАДАЛЬНЫ ПСТАВЕЦКІ ЖАНОЧЫ ГУМАР

Сустрэкаю аднакласніцу. «Хаўдуюду»...

Я, змрочна: «Якое жыцьцё, калі мне вострым батарэй тры месяцы мяняць і яшчэ не скончылісь...»

Яна, па-філасофску: «Мммм... Жыла я і з Еўрарамонтам, і з Катэджам... Ат, нідзе шчасця няма...»

Я — ФАТАЛІСТКА

Днямі на станцыі метро плошча Незалежнасці жанчына трапіла пад цяжкі. З яе боку платформы людзей было мала, таму толькі нейкі мужык закрываў, замахаў рукамі, заскакаў на месцы, як звар'яцелы, падаючы сігналы машыністу, каб спыніўся... Жанчына апынулася між рэак, а машыніст націснуў на экскраны тормаза. Яна ляжыла між першымі коламі, а на станцыі раўна песня «Палачка душа...» Пасажыры сталі зарыць пад колы, але бачна была толькі жоўтая куртка і сумачка...

А пасля жанчыну, жывую, толькі з калатуном, дасталі літаральна з пад вагона і вынеслі на нахілках. Усё заняло дзесяць хвілін... Не лёс!

Мане заўбэдзі здзіўляе, што з адных і тых жа сітуацый людзі выходзяць па-рознаму. На ўсё жыцьцё запамінаў выпадкі, як з акна ліцява выпаў хлопзец і разбіўся насмерць, а дзяўчыну, якая скокнула з таго ж

Язва не пройдзе!

Упершыню ў Беларусі ў 3-й гарадской клінічнай бальніцы Мінска сталі праводзіць унікальную эндаскапічную дыягностыку органаў брышчнай поласці. Гастрэты, язва і іншыя захворванні стрававальнай сістэмы дыягностуюцца на ультразвуковым абсталяванні аднаго з вядучых сусветных вытворцаў відэаэндаскапічнай тэхнікі.

Як паведаміў загадчык эндаскапічнага аддзялення 3-й гарадской клінічнай бальніцы Аляксандр Дановіч, новая тэхніка дазваляе знайсці любое захворванне не толькі стрававода, але і дванаціцперснай кішкі. Апарат ідэальны пры аглядзе пацыентаў з прыроджанымі звужэннямі стрававальнай трубкай, дзяцей, нават нованароджаных. Незамянены пры пастаноўцы стэнту (эндэпартэзаў) у верхняй аддзеле стрававальнага тракта. Да таго ж у гэтай тэхніцы ёсць пульт кіравання — вельмі зручна пры эксплуатацыі. З яе дапамога можна таксама браць біяпсію, знаходзіць папільпы. Прадугледжана і магчымасць архіваваць даныя абследаванняў у электронным выглядзе.

Вольга ГРЫГОР'ЕВА, «Мінск-Навіны».



«Быў час, быў век, была эпоха...»

калі кожны, прынамсі, хто трапіў у Маскву, лічыў сваім абавязкам наведаць Маўзалеі, пабачыць Леніна. Чэргі там фарміраваліся зранку. Людзі ў іх з'яўляліся з розных куткоўкаў. Пакуль стаялі, здаралася, доўска блізка знаёміцца, размаўляць. Але ж гэта — калі да ўваходу яшчэ далёка было. Калі бліжэй, — зацікалі. Толькі не ўсе...

Даве мае прычэпкілі ну ніякі нагамнацца не маглі: лычы, дастаяліныя ўжо, сталі па прыступках уніз спускацца, а ўсё перамаўляюцца, вачыма па баках страляючы.

А там — ахова. Не хлопцы, а проста дубы, адзін у адзін... І галоўнае — стаяць не зварухнуцца, нават не міргаюць! Ды што там, здаецца, і не дыхаюць?!

— Мусяць, нежывыя? — шэпча адна з сябровак. — Мусяць, і я заспіравалі, забальзаміравалі? «Хто і ведае», — паціскае плячыма другая.

А ведаць жа карціць. Прычым — абамі. Вось смялейшая і адважнейшая: руку працягнула і да «дуба» докранулася — цёплі! Значыць, жывы! Кабета ад радасці аж пахіснулася. А пахіснуўшыся (ведама, прычэмак), на нагах не ўтрымалася і спінай на другога ахоўніка...

Той далікатнейша падтрымаў яе і папаруці: «Тішэ».

Кабету ад гэтага і наогул праварала: — Яны — жывыя! — сказала прыяцельцы і ўсім астатнім. І ў рогат... Абедзве.

Карацей, іх ледзь не затрымалі там, ледзь не вывелі.

...Меў прыгоды на подступах да галоўнай савецкай святыні і мой муж (на вилізаны жалы, нябожчык). Не тое каб ён дужа хацеў туды, але ж тычылася, што ж ты ў Маскве не быў,



Мост над Нёманам у Мастоха — упадабанае месца прагулка мясцовай моладзі.

Фота Яўгена ПІСЦЕЦКАГА.

Нататкі звычайнага грамадзяніна

НА «ПРЫВАТНЫМ УЗРОЎНІ» ...

У віцебскі карпункт «Звязды» патэлефанавала пенсіянерка з Лёзна. Расказала пра мясцовыя праблемы на «прыватным узроўні». З пункту гледжання звычайнай грамадзянін. Некаторыя, як кажуць, заслугоўваюць высвятлення сітуацыі на месцы. Падчас размовы чытачка ўгадала пра будучыя выбары ў парламент, якія не за гарамі. Заўважыла, што пакуль не вырашыцца ці пойдзе галасавальца.

— Прабачце, але, на мой погляд, парламентарны мала чым могуць дапамагчы выбаршчыкам у канкрэтнай сітуацыі, — расказвае жанчына. — Вось мая пляменніца жыве ў вёсцы. Жыве яна ў 2-павярховым старым доме, дзе шмат камунальных праблем. Прыдзе за Мінска, як мне расказвала яна, дзупутат, паабячае нешта. Ды... ніякага станоўчага выніку. А што парламентарны можа, калі ў раённы бюджэце грошай катастрофічна не хапае. Які, напэўна, і ў большасці ішых? Мы ж разумеем. Ну ды і не абядаюць, растлумачце сітуацыю.

Напэўна, галоўная задача парламентарнаў — прымаць і паліць законы? На тое парламент і існуе. А мясцовыя праблемы павінны вырашаць мясцовыя дзупутаты? А дзе яны таксама грошы вясюць? Апошнія — у выканкамах.

І, насамрэч, які могуць народны выбарнік «вышэйшага узроўня» і ягоны колега на месцы знайсці вялікія грошы, у прыватнасці, на той жа капітальны рамонт жылга дома? Не чараўнік ж яны. Трэба «падключыць сувязі», «выбавіць»...

Мясцовым працей — яны начальнікаў могуць штодня бачыць... Але на ўсё у любым выпадку ўсё роўна грошай не хопіць.

Дарчы, памятаецца, аўтар гэтых радкоў меў гонар аднойчы «прымаць выбаршчыкаў» разам з дзупутатам з парламента. Ахвотнікаў паскардзіцца на свае праблемы было шмат. Прыём цягнуўся гадзіны тры. А я ўсё слухаў і слухаў. Дзупутат даваў дурначынныя сваім памочніку — адрапціць ліст на спецыяльным бланку ў гарвыканкам, аблвыканкам і гэтак далей... Тэлефанаваў некалькі разоў «на працягу» да тых, ад каго залежыць вырашэнне праблемы...

А што, калі сам звычайны грамадзянін, каб вырашыць праблему, адрапціць прыкладна такі ж тэкст, толькі не на «фірмовым бланку», а на звычайнай паперы, вынік адназначна іншым будзе? Што зрабіў карыснага дзупутат, напрыклад, для жыхароў нашага дома? Не ведаю. Мо не звярталіся да яго? Усе цяжкасці мы вырашаем самастойна — пішам лісты ў органы ўлады. Атрымліваем

адказы. Часта нездавальняючыя. Зноў пішам. І ў большасці выпадкаў дабіваемся жаданага. Толькі часу гэта займае шмат. Напрыклад, перабоі з падачай гарачай вады цяпер у нас рэдкасць. А ўсё таму, што нашы камунальнікі з ЖЭУ ўжо ведаюць: не адрагуюць і не прымуць канкрэтныя меры — напішам «наверх».

Дзе, у прыватнасці, былі ахвотнікі атрымаць галасы ў сваю падтрымку з боку нашай сям'і? Няжю ніхто з «апазіцыйных» кандыдатаў не хацеў ад нас атрымаць падтрымку? Толькі для аднаго прэтэндэнта папрасілі подпісы, каб дазволіць яму балатавацца.

Дарчы, здзівіла мяне, які гэта адбылося. Прыйшла суседка разам з нейкай жанчынай. Прасілі падпісацца на спецыяльным «бланку», што дзюрэжа балатавацца ў парламент.

— А маці няма? Мо і яе папартат знойдзеце? А потым яна распішацца, — просяць мяне нечаканяны гоці.

— Ды так жа нельга рабіць, — адказваю.

— Ну...

Вось вам і «ну». Выходзіць, «каманда» лёгка можа парушыць патрабаванні пры правядзенні выбараў? А мо я не ведаю ўсе нюансы. Але толькі ўладальнік папартата можа яго прад'явіць каму трэба, пажадае.

Саміе цікавае, што праз некалькі дзён зноў прасілі мяне распісацца, праўда, прыйшла другая «антыяістка». На тлумачэнне, што я ўжо распісваўся, пачуў пытанні — а які выглядаў яе «калеті», чаму ёй пра гэта яны не казалі? А я што, ведаю? Вось які казус атрымаўся. На жал, ніхто з маіх візіцэраў так і не пакінуў мне «рэкламны буклет» патэцыйнага кандыдата. Маўляў, вольны адзін — лагядзіце і адрозу аддаць. А як за некалькі хвілін можа напрыць правільнае рашэнне — ці даверыць яму (ёй) прадстаўляць мае інтарэсы ў парламенце?

Пасля выбараў у мясцовыя СМІ перамядчына друкуюцца аб'явы пра тое, што прымае выбаршчыкаў дзупутат па акрузе «№...». А хто з вас, паважаняны чытачы, памятае нумар сваёй акругі? Я — не. Тэлефанаваць па тэлефоне «109»? У аблвыканкам?

І чаму выбарныя дзупутаты не даруючыя сваім памочнікам распаўсюджаць (праз паштовыя скрыні) раз у год ці часцей «справаздачы» пра сваю работу? Гэта датычыцца і прадстаўнікоў у Саветах. Думаецца, выбаршчыкам было б гэта цікава. Хоць падначаленыя ў «правільніцы» заўважыць, што там дзупутаты бваюць часцей і знайсці іх лягчэй — праз той жа сельскі Савет...

Выбаршчык Аляксандр ПУКШАНСКІ.

І ўсім добра!

Завуць гэтага чалавека Вальдэмарам, хоць на самай справе ён Уладзімір. Лесніком калісь працаваў, і якіх толькі конікаў не выкідваў! То аб'яўляў, што будзе прымаць сушаных камароў, то загадваў пасіць буслоў, а тут чутку пачуў, што ў вёску на бульбу... іншаземцы прыедуць — іх па хатах будуць рассяляць.

Вясковы камутатар, дзявакава богу, працаваў бзе збоўн. Пачуўшы гэтаў навіну, нехта з дому сышоў, нехта — у хаче замкнуць. А прыяраўна мераў перасяроўні і Макарэя. Вось Вальдэмар і зайшоў — павайтаў, нагадаў пра шэфаву. Сказаў, што ёй — ёсць рашэнне — пяць чалавек трэба ўзяць.

Бабуля аж па галаву халілася: дужа ж многа — як і ўзі размаўляць, чым карміць, дзе ўсіх спаць папалкаць...

— Уладзічак, — пляснула ў ладкі, — а каб крышчуку менш?

— Менш? Ну няк не выходзіць, — глядзячы ў шытак, сказаў «госьць», але за вухам пачуваў. Гаспадыня «наме» зразумела — плясь паўлітровка на стол. Вальдэмар паддэбрыў — выпіў адну чарачку, потым другую. Сказаў:

— Так і быць, Макараўна, — возьмеш трох.

А кабета убачыла, што чалавека задобрыць можна, і яшчэ налівае. Выпіў ён — лібу «3» на «2» пераправіў...

— Ну, добра, — выдаў нарэшце, — давай паўлітровка з сабой, і я ў гэтым сыштку ніку напішу.

...Лішні клопат нікому не патрэбен — бабуля задаволеная агадзілася. Вальдэмар — задаволены — сышоў. Рад быў і мясцовы самонішчык: бабка ў яго яшчэ літровку купіла. Каб была. Бо ці мала што...

Агонь без дыму? Бывае!

Мая сваячка на выдатна скончыла медыцынскае вучылішча, праце акушэркай у радзільным доме (на жал — не у нашым...). У яе вышэйшая катэгорыя, больш, чым дзесяцігадовае вопыт, але ж пры такой рэпутацыі бозе нечаканасцяў, мусяць, ніяк.

Расказвала, аднойчы ў іх маленькі перадшчык быў — адны роды прынялі, а другая не пачалася яшчэ. Рашылі з дзятчатыма гарбачкі папіць. Паселі ўсе, кубкі пабралі. А санітарачыні — пазваніць закарцела, да тэлефона-аўтамата пайшла. Стаіць (гэта ў другім канцы калідора), размаўляе, глядзіць у акно... І ачам не верыць: у двор падыходзіць аўтамабіль... Паўз іх будынак паўзе... А потым (сэрца ў пяно!) левасіда адтуль вытыраецацца і на іх паверх, да палаты, дзе дзве парадзіць ляжаць.

Паніку — яна ведала — падмацка нельга. Значыць, моўкі — трубку кінула і куляй да дзятчак. «Крычыць»: «Гарым!». Паказвае: «Там»...

Усё з месцаў паэрываліся і «туды», цха, але бягом...

Калідор дужэжаны. Думкі — ва ўсіх адны: адуку пажар і што рабіць? У палате дзве жанчыны. На радзілі — толькі што. Значыць, ні адна, ні другая ўстаць не зможа... І ложи шырока — праз дзверы не выкаціш... На прасцінах трэба... Вынісці. А яны абедзве кіль па сто...

Карацей, пакуль беглі да палаты, чаго не перадумалі! Не заўважылі нават, што дымі няма.

Дзверы адчынілі, — пажару, бачыць, таксама...

А пажарнікі там...

У аднаго, які высветляўся, толькі што сын нарадзіўся. Ён, на радасцях, жоңчы вкветкі прывёз. І вольны так даставіў...

Аленя Саўко, в. Рэпя, Ваўкаўскі раён

Урок

Здарылася гэта яшчэ да рэвалюцыі, з мамі дзедкам Іванам Салевічэкам. Ён адзін з нямногіх тады быў у вёсцы пісьменнікам. Чым і зарабляў — нешта некаму пісаць, чытаў над перамёрлымі пацеры, а людзі за гэта плацілі — хто бульбай, хто салам, хто абжанын, а хто — і жывымі грышамі.

Ну дык вольны. Аднойчы ў вёсцы памёр чалавека. Бліжэй да вечара сямейнікі яго паклікалі дзядулю маліць чытаць, паселі вакол труны салі, смуткуючы, сляваючы, хрысцячыца...

Але ж тут гісторыя не данесла, мо, нябожчык ім не дужа дарагі быў, мо, інтанцыя ў дзядулі не тая, а мо проста за дзень натаміўся... Факт, што спырацца стала радзіма пазыхаць, потым насамі клявцаць, а потым і зусільна рызласяся па каморках, па се-

Дажджлівае і халоднае надвор'е чакаецца на гэтым тыдні

Апошнюю пяцідзёнку лета ўмовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць у асноўным цыклонам, паведамліла карэспандэнтка БЕЛТА начальнік аддзела метэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага гідрамэаэацэнтру Людміла Парашчук.

Надвор'е крыху паляпшыцца 27 і 28 жніўня. Спыйняцца дажджы, і толькі па поўначы краіны ёсць верагоднасць кароткіх, цёплых дажджоў. Тэмпература паветра ў сярэду ўначы складзе 8—13 градусаў цяпла, удзень — 17—23 градусаў вышэй за нуль. Па Брасцкай і Гомельскай абласцях будзе крыху цяплей.

Чацвер, 28 жніўня, абячае быць самым цёплым на гэтым тыдні. Удзень чакаецца плюс 21—26 градусаў. Але ўжо ў пятніцу, 29 жніўня, чарговы актыўны атлантычны цыклон прынясе на большую частку тэрыторыі краіны дажджы.

Гэты цыклон, перамяшчаючыся на ўсход, і ў выхадныя дні пагоршыць атмасферную цыркуляцыю. Заходні вецер зменіцца на паўночны. На Беларусі прыйдзе халоднае паветра Арктыкі, якое напінець начыную тэмпературу да 4—9 градусаў цяпла, а удзень будзе плюс 14—19 градусаў, толькі ў Брасцкай вобласці будзе крыху цяплей.

Паводле папярэдніх прагнозаў сіноптыкаў, у панядзелак, 1 верасня сціхне вецер, спыйняцца дажджы, але будзе ўжо па-асенняму халодавата, асабліва ў ранішняй гадзіны.

Прынадлежашце ОАСО «Бі энд Бі іншурэнс Ко» бланкі універсальных страхавых полісов ББ 0076639, ББ 0086103, ББ 0042420, ББ 0069775, а такжэ кванцітату 1-СУ серыі ГС № 9303896, **счытаць недействительными в связи с утерей.**

Пракратура і парадак... Ну і ну!

У пад'ездах

У пад'ездах дамоў Оршы і суседніх буйных населеных пунктаў работнікі ЖКГ цяпер убіраюць часцей. А ўсё дзякуючы пракратуры. Дарчы, раней жылцы самі былі вымушаны наводзіць чысціню.

Жыхар Оршы паскардзіўся ў пракратуру на тое, што камунальнікі радка наводзяць парадак у пад'ездах. Згодна з санітарнымі правіламі і нормамі, вільготная ўборка месцаў агульнага карыстання павінна праводзіцца не менш за 1 раз у сем дзён, сухая ўборка — кожны дзень.

А ў расэрні Аршанскага гарвыканкама чамусьці было вызначана, што ўборка пад'ездаў, лесвічных пляцовак, фая дамоў ажыццяўляецца толькі 2 разы ў месяц, мыцьцё вокнаў — 2 разы ў год (вясной і восенню) і штодзённая ўборка кабінаў ліфтаў.

Грамадзянін, незадаволены такім становішчам спраў, неадразу ва скардзіўся ў Аршанскі гарвыканкам і ў адрас краініцтва камунальнікаў. Яго просьбы засталіся без увагі. Мо нічога і не змянілася б, калі б не ўмяшалася пракратура.

Як паведамліла «Звязда» пракрор аддзела па наглядзе за выкананнем законадаўства і законнасцю прававых актаў пракратуры Віцебскай вобласці Святлана Зайцава, пратэст пракратуры задаволены. Правілы дабраўпарадкавання і ўтрымання тэрыторыі Оршы, Барані і Балбасова прыведзены ў парадак у адпаведнасці з патрабаваннямі законадаўства. Акрамя гэтага, у Аршанскі гарвыканкам было ўнесена прадстаўленне аб парушэннях, што былі дапушчаны пры разглядзе зваротаў грамадзяніна, які ўзімаў гэтую праблему.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ЧУП «Чериковский плодоконсервный завод»
Е.М. Семенова
«25» августа 2008 года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества комплекса – зданий и сооружений Чериковского плодоконсервного завода, расположенного по адресу: Могилевская обл., г. Чериков, ул. Ленинская, 1

Частное унитарное предприятие «Чериковский плодоконсервный завод» (Продавец) совместно с ЧУП «Белкооппроект» Белкоопсоюза (Организатор аукциона) проводят открытый аукцион по продаже недвижимого имущества комплекса – зданий и сооружений Чериковского плодоконсервного завода, расположенного по адресу: Могилевская обл., г. Чериков, ул. Ленинская, 1.

Наименование строения, год постройки	Характеристика строения	Общая площадь строения
здание заводоуправления, 1978	здание кирпичное, 2-этажное с подвалом, фундамент из бетонных блоков, перегородки из кирпича, перекрытия из железобетонных плит, кровля рулонная, совмещенная, полы дощатые, бетонные, отсыпка.	788,9 м ²
здание консервного цеха, 1955	здание кирпичное, 1-этажное, фундамент кирпичный, стены и перегородки из кирпича, перекрытия из железобетонных плит, кровля шиферная, полы бетонные, отопление центральное, открытая электропроводка.	1593 м ²
здание староярочного цеха, 1988	здание кирпичное, 1-этажное с навесом и сараем, фундамент кирпичный, перегородки кирпичные, перекрытия дощатые, кровля – шиферная, полы дощатые, бетон, отопление – печное. Навес дощатый. Сарай дощатый.	118,4 м ² Навес – 54 м ² Сарай – 52 м ²
здание квазисильно-засоличного цеха, 1953	здание кирпичное, 1-этажное, фундамент кирпичный, перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля рулонная, совмещенная, полы бетонные.	395,3 м ²
здание склада готовой продукции, 1958	здание кирпичное, 1-этажное с подвалом, фундамент бетонный, перекрытия железобетонные, отопление центральное, кровля рулонная, совмещенная, полы бетонные.	982,2 м ²
здание весовой, 1977 с выездными воротами 1980	здание кирпичное, 1-этажное, фундамент кирпичный, перекрытия из железобетонных плит, кровля шиферная, полы цементированные. Ворота выездные, металлические.	69,1 м ² Ворота – 14 м ²
здание склада стеклотары, 1955	здание кирпичное, 1-этажное, фундамент кирпичный, перегородки кирпичные, кровля шиферная, полы цементированные.	190,7 м ²
здание материального склада, 1955	здание кирпичное, 1-этажное, фундамент бетонный, перегородки кирпичные, перекрытия дощатые, кровля шиферная, полы бетонные.	397,2 м ²
здание гаража, 1968	здание кирпичное, 1-этажное, фундамент кирпичный, перегородки кирпичные, перекрытия из железобетонных плит, кровля рулонная, совмещенная, полы бетонные.	247,8 м ²
здание безалкогольного цеха, 1958	здание кирпичное, 1-этажное с другими конструктивными элементами, фундамент кирпичный, перегородки кирпичные, перекрытия из железобетонных плит, кровля рулонная, совмещенная, шиферная, полы дощатые, бетонные, цементированные, отопление центральное.	541,6 м ²
здание бочарного склада, 1996	здание металлическое, 1-этажное, кровля шиферная, полы грунтовые.	493,1 м ²
артезианская скважина с павильоном, расположенная в дер. Богдановка, 1996	здание кирпичное, 1-этажное, фундамент кирпичный, перекрытия из железобетонных плит, кровля рулонная, совмещенная, полы бетонные.	12 м ²
здание овощехранилища, 1954	здание кирпичное, 1-этажное, фундамент бетонный, перегородки кирпичные, перекрытия из железобетонных плит, кровля рулонная, совмещенная, полы бетонные, отопление центральное.	500,1 м ²
здание котельной с дымовой трубой, 1977	здание кирпичное, 1-этажное, фундамент кирпичный, перегородки кирпичные, перекрытия из железобетонных плит, кровля рулонная, совмещенная, полы бетонные, отопление центральное.	354,7 м ²
здание проходной, 1977	здание кирпичное, 1-этажное, фундамент кирпичный, перегородки кирпичные, перекрытия из железобетонных плит, кровля рулонная, совмещенная, полы дощатые, бетонные, отопление центральное, газовое.	23,5 м ²
сооружение – минералопровод, 2002	сооружение длиной 1650 м, с бронированным кабелем длиной 1,8 км.	
сооружение – водонапорная башня, 1970	кирпичное сооружение, высотой 30 м, объем 99 м ³ , с резервуаром высотой 4 м и объемом 13 м ³ , и металлической трубой диаметром 200 мм.	
артезианская скважина	глубина 4 метра, с сетчатым фильтром, диаметром 8 дюймов, надфильтровой колонной диаметром 8 дюймов, отстойником диаметром 8 дюймов и электроподогревным насосом.	
артезианская скважина с павильоном, 1970	здание кирпичное, 1-этажное, фундамент кирпичный, перекрытия из железобетонных блоков, кровля рулонная, совмещенная, полы бетонные.	37,9 м ²
здание мазуэтной станции, 1970	здание кирпичное, 1-этажное.	72,8 м ²

Общая площадь земельного участка для содержания и обслуживания недвижимого имущества комплекса составляет 6,0471 га, (решение № 8-24 от 30.06.2004 г.), в том числе 5,6471 га по ул. Ленинская, 1 в г. Черикове и 0,40 га в деревне Богдановка.

Начальная цена – 1 223 062 787 белорусских рублей с НДС.

Размер задатка составляет 3 % от начальной цены, сумма задатка 36 691 884 белорусских рубля перечисляется на расчетный счет организатора аукциона – р/с 3012000003910 в ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал 510 МФО 153001603, УНН 100105073 ОКПО 01790429 (в платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывать: «Задаток согласно Условий проведения аукциона б/н от 25.08.2008 г., без НДС»).

Аукцион состоится 29.09.2008 года в 14.00 по адресу: г. Чериков, ул. Ленинская, 1, здание заводоуправления, 2-й этаж, актовый зал.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 26.09.2008 г. включительно с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 17, 12-й этаж, каб. 1211.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Плата за участие в аукционе составляет 257 290 белорусских рублей и перечисляется участниками на расчетный счет организатора аукциона (в платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывать: «Плата за участие в аукционе согласно Условий проведения аукциона б/н от 25.08.2008 г., в том числе НДС 18 %»).

Вознаграждение организатора аукциона составляет 1 % от продажной стоимости объекта и уплачивается победителем аукциона (помимо оплаты за объект) на расчетный счет организатора аукциона в течение 3-х рабочих дней с даты проведения аукциона.

Плата за участие в аукционе юридическое лицо, гражданин или индивидуальный предприниматель (лично или через своего представителя) в установленном в извещении о проведении аукциона срок обязан предоставить следующие документы в адрес организатора аукциона:

- заявление

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «УЛЫБКА НА МИЛЛИОН»

1. Организатор игры:
Общество с дополнительной ответственностью «Фулл Тайм» Республика Беларусь, 220006, г. Минск, ул. Маяковского, д.16, встроений магазин ЗАО «Завод Промстройиндустрия» УНП 190475851

Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 1439 от 22 августа 2003 года выдано Минским городским исполнительным комитетом.

Лицензия на право осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса № 02310/0383740 выдана Министерством спорта и туризма Республики Беларусь 26 ноября 2003 года, действительна до 26 ноября 2009 года.

2. Наименование, территория и период проведения рекламной игры:

Рекламная игра «Улыбка на миллион» (далее «рекламная игра») проводится в залах игровых автоматов «Миллион», расположенных по адресам в г. Минске: ул. Маяковского, 16; ул. Кирова, д. 3; ул. Ленинградская, д. 3; ул. Уборевича, д. 60; ул. Голодеда, д. 15-6а; ул. Асаналиева, д. 44 (на открытой площадке рынка «Октябрьский»); ул. Карбышева, д. 7, к. 2; ул. Казинца, д. 117; ул. Плеханова, д. 89.

Период проведения: с 1 сентября 2008 года по 29 октября 2008 года (включая период розыгрыша и выдачи призов 29 октября 2008 года).

3. Регламент деятельности комиссии по проведению игры:
Для проведения игры Организатор утверждает комиссию по проведению рекламной игры (далее – «комиссия») в составе 5 человек, в том числе председателя комиссии. Срок полномочий комиссии с 1 сентября 2008 года по 29 октября 2008 года включительно.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с зарегистрированными в установленном порядке правилами данной игры.

Заседания комиссии по проведению рекламной игры правомочны при наличии большинства членов зарегистрированного его состава.

Решения комиссии оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

4. Условия, при соблюдении которых игроки становятся участниками рекламной игры:

Участником рекламной игры может стать любой игрок игровых клубов «Миллион» (указанные в п. 2 Правил), выигрыш которого в период с 11.00 1 сентября 2008 года по 19.00 29 октября 2008 года составил 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и более. Игрок получает купон для участия в розыгрыше.

Каждый купон состоит из двух частей, каждая часть которого имеет индивидуальный код каждого купона номера.

Также в купоне указывается дата и место проведения розыгрыша.

Присутствие участника рекламной игры в момент розыгрыша призового фонда обязательно.

К участию в рекламной игре не допускаются лица, находящиеся на период проведения рекламной игры в трудовых отношениях с Организатором.

5. Призовой фонд

Призовой фонд формируется организатором до начала рекламной игры за счет чистой прибыли предприятия и включает в себя:

1. Компьютер персональный Formzoa INTEL D336/1024MB/80GB/FDD/SVGA in/ATX/Kbd/Mouse/Pad; монитор Flatron L1718S BN 17ЖК – 1 шт. стоимостью 1 559 207 рублей.

2. Телевизор SAMSUNG CS21Z47ZQX/NWT – 1 шт. стоимостью 662 546 рублей.

3. Музыкальный центр SAMSUNG MM-X8Q/NWT – 1 шт. стоимостью 511 176 рублей.

4. Фотоаппарат SAMSUNG S830 – 1 шт. стоимостью 377 001 рубль.

Размер призового фонда составляет 3 109 930 (Три миллиона сто девять тысяч девятьсот тридцать) рублей.

6. Место, дата, время и порядок розыгрыша призового фонда, в том числе порядок определения выигрышных участников рекламной игры:

Розыгрыш призов производится: 29 октября 2008 года в 20 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Маяковского, д.16.

Одна часть купона опускается участниками в прозрачный лототрон с 20.00 до 20.30, вторая остается у них. Член комиссии Организатора в присутствии других членов Комиссии извлекает из лототрона поочередно 3 купона, происходит сверка с Участниками на предмет соответствия номеров, указанных в купоне.

Призовой фонд выдается следующим образом:

1. выигранный купон – телефон;

2. выигранный купон – музыкальный центр;

3. выигранный купон – телевизор.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ ОДО «Фулл Тайм» от 16.07.2008 года № 37
Сидорович В.Н.

Розыгрыш главного приза – компьютера – осуществляется следующим образом:

Член комиссии Организатора в присутствии других членов Комиссии извлекает из лототрона поочередно 36 купонов. В случае, если количество купонов меньше 36, они нижеуказанным способом размещаются на рулетке. Розыгрыш будет проводиться с использованием электронной рулетки, которая представляет собой цилиндр с комбинациями чисел от 1 до 36, в связи с чем каждый из Участников поочередно в порядке вытягивания купона из лототрона выбирает любой номер, который будет соответствовать номеру на рулетке. Член комиссии запускает рулетку. Затем на экране появляется сообщение «Выигранный номер...». Обладатель купона с выигранным номером является победителем розыгрыша главного приза, в случае, если на выигранном номере купон отсутствует, рулетка запускается повторно.

В случае, если в момент выигрыша победитель отсутствует в месте проведения розыгрыша, то по истечении 10 минут рулетка запускается повторно.

7. Место, порядок и срок выдачи выигрыша:

Выдача призов будет производиться в момент оглашения победителя при предъявлении купона и паспорта.

Участники, выигравшие призы, должны письменно подтвердить факт их получения и заполнить все необходимые документы, предоставленные Организатором и связанные с получением призов. С момента передачи приза Участнику к последнему переходят все риски и обязательства, связанные с владением, использованием и распоряжением имуществом. Ответственность по уплате налогов, предусмотренных законодательством в связи с получением призов и подарков, лежит на победителем рекламной игры. Денежные эквиваленты призов не выплачиваются.

Результаты рекламной игры являются окончательными и не подлежат обжалованию.

Правила рекламной игры, состав комиссии по проведению рекламной игры, состав и размер призового фонда будут опубликованы в средствах массовой информации до начала рекламной игры.

Результаты розыгрыша будут опубликованы в средствах массовой информации до 10 ноября 2008 года.

По вопросам, связанным с проведением рекламной игры «Улыбка на Миллион», обращайтесь по телефону 80172230677 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Сведения о составе, размере призового фонда и порядке его формирования рекламной игры «Улыбка на Миллион»

Общая сумма призового фонда составляет 3 109 930 (Три миллиона сто девять тысяч девятьсот тридцать) рублей.

Наименование	Количество	Цена за ед.	Сумма
1. Компьютер персональный Formzoa INTEL D336/1024MB/80GB/FDD/SVGA in/ATX/Kbd/Mouse/Pad; монитор Flatron L1718S BN 17ЖК	1	1 559 207	1 559 207
2. Телевизор SAMSUNG CS21Z47ZQX/NWT	1	662 546	662 546
3. Музыкальный центр SAMSUNG MM-X8Q/NWT	1	511 176	511 176
4. Фотоаппарат SAMSUNG S830	1	377 001	377 001
ИТОГО:	4	x	3 109 930

Призовой фонд сформирован за счет чистой прибыли организатора.

Состав комиссии по проведению рекламной игры «Улыбка на Миллион»

Председатель комиссии: Сидорович Владимир Николаевич – директор ОДО «Фулл Тайм»;

Члены комиссии: Хилько Елена Васильевна – главный бухгалтер ОДО «Фулл Тайм»;

Дубовик Юлия Владимировна – заместитель главного бухгалтера ОДО «Фулл Тайм»;

Догилева Татьяна Анатольевна – кассир ОДО «Фулл Тайм»;

Орлович Юрий Васильевич – ИП Орлович Ю.В.

Срок полномочий комиссии: с 01.09.2008 года по 29.10.2008 года.

Свидетельство о регистрации 43 от 20.08.2008 года, выдано Министерством торговли РБ, УНП 190475851.

На шляху да Кёльна

У мінулыя нядзелю вызначыўся склад нацыянальнай зборнай, якая прадставіць Беларусь на Сусветных камп'ютарных гульнях (World Cyber Games 2008) 5–9 лістапада ў Кёльне.



23 і 24 жніўня ў гандлёвым цэнтры «Сталіца» адбыліся фінальныя гульні нацыянальнага адбору. Яго праводзіла сёлетня прадстаўніцтва Samsung Electronics у Беларусі пры ўдзеле Нацыянальнага цэнтру прававой інфармацыі, Міністэрства абароны, Мінгарвыканкама, а таксама пры падтрымцы кіберспартыўнага партала sng.by. Каля 50 гульцоў-фіналістаў змагаліся ў чатырох дысцыплінах: FIFA2008, WarCraft III, Guitar Hero III (індыўідуальныя) і Counter-Strike 1.6 (камандная). У выніку Беларусь на Гранд-фінале ў Кёльне будзе прадставіць 8 чалавек: каманда K29 і гульцы PinCho'EA/mel.cosmovy, Nightwolf (неаднаразова чэмпіён Беларусі Яраслаў Кавецкі) і Flexus (Павел Логвін).

Паралельна з фінальнымі гульнямі Міністэрства абароны правялі Міжнародны чэмпіянат віртуальных п'ілотуў у дысцыпліне «I-2: Штурмавік», дзе сустрэліся 8 камандаў з Беларусі, Украіны, Літвы і Расіі. Першынство ўзялі расіяне, гаспадарам — беларусам — удалося заваяваць толькі трэцяе месца.

Акрамя ўласна спартоўнага, нацыянальны фінал упрыгожылі танцавальныя шоу-праграмы і конкурс «Mіс WCG2008». Званне пераможцы ў ім і галоўны прыз — сучасны манітор — дасталіся Таццяне Сяміжон, віцэ-міс Настасся Перацяйна атрымала права на заказную прафесійную фотасесію.

Вікторыя ЗАХАРАВА.

«ЛЯПС ТРУБЕЦКОЙ: «МАНИФЕСТ» ДЛЯ ВІЦЕБСКА

Упершыню за апошнія некалькі гадоў «Ляпис Трубецкой» прадставіць свой новы альбом спачатку на радыё, і толькі потым — у Расіі. 14 кастрычніка ў Летнім амфітэатры Віцебска адбудзецца вялікі сольны канцэрт гурта, дзе слушачы змогуць пачуць амаль цэлым альбом «Маніфест». Запісаная пласцінка была ў Кіеве, як і яе папярэднік, «Капітал», цяпер знаходзіцца на стадыі з'яўдзення. Хутэй за ўсё, у альбом вярнуцца 12 песень, у тым ліку дзве беларускамоўныя — «Зорачкі» і «Belarus Freedom». Як прызначаюць самі музыканты, выхад альбома спачатку планавалася на 2009 год, аднак, паколькі ўсё атрымалася значна раней, яны вырашылі не тармазіць падзеі. Дарэчы, у продаж «Маніфест» трапіць прыкладна ў сярэдзіне кастрычніка, таму беларусы змогуць ацаніць альбом прыкладна на месцы раней, чым жыхары іншых краін. Апазу пасля канцэрта ў Віцебску гурт наладзіць тур па Расіі, які завершыць прэзентацыя альбома 24 кастрычніка ў Маскве.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

ПРАВЕЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ СКАНВОРД + СУДОКУ (23 жніўня). Па гарызанталі: Эс-корт. Паркет. Груд. Лешч. Эфа. Акр. Шлак. Рыкша. Кандапога. Пап. Бал. Кенгуру. Ласт. Каса. Аўто. Ападкі. Дрэк. Роў. Кола. Акра. Атар. Тын. Чыгунка. **Па вертыкалі:** Скокі. Роспач. Сарна. Канёнкаў. Ордэр. Алука. Алтын. Талаш. Парадак. Пропуск. Ранча. Пушча. «Ада». Краб. Аладка. Калаўрот. Стэла. Трамвай. Токар. **Судок:** адказы гл. у табліцы.

4	5	8	7	6	9	2	3	1
6	7	1	2	3	4	5	9	8
9	2	3	8	5	1	4	6	7
8	1	7	4	9	2	3	5	6
5	3	9	6	8	7	1	2	4
2	6	4	5	1	3	7	8	9
1	9	2	3	4	8	6	7	5
7	8	5	1	2	6	9	4	3
3	4	6	9	7	5	8	1	2

СЕННЯ

Месяц
Апошняя квадра.
Месяц у зор'і Рака.
Імяніны
Пр. Евы, Еўдакіі, Аляксея, Аркадзя, Васіля, Маркела, Міхаіла, Міхеля, Уладзіміра, Фёдора, Фядоса.
К. Монкі, Тодара, Цэзара, Юзафа.

Сонца
Усход Захад Даўжыня дзень

Мінск	6.09	20.11	14.02
Віцебск	5.56	20.04	14.08
Магілёў	5.59	20.02	14.03
Гомель	5.59	19.55	13.56
Гродна	6.25	20.26	14.01
Брэст	6.29	20.23	13.54

НАДВОР'Е на зяўтра

Гродна 747мм р.в.с.с. +15...+17°C
Мінск 742мм р.в.с.с. +15...+17°C
Магілёў 742мм р.в.с.с. +13...+15°C
Гомель 740мм р.в.с.с. +14...+16°C
Брэст 740мм р.в.с.с. +14...+16°C

Геамагнітныя ўзрушэнні

Абзначэнні:
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— слабая геамагнітная бура

...у суседзяў

Варшава	+22...+24°C
Вільнюс	+18...+20°C
Кіев	+26...+28°C
Масква	+14...+16°C
Рыга	+16...+18°C
С.Пецярбург	+16...+18°C

МЛЫН

Млын — гаспадарчая пабудова для малацьбы зерня. Калі ў працэсе выкарыстоўвалі сілу паветра — гэта быў ветраны млын, калі напругу вады — вадзяны млын. У культуры шматлікіх народаў, у тым ліку і славян, млын стаў сімвалам лёсу і боскага пакарання. Нездарма ўзніклі такія выразы, як «жэрнова судьбы» (рус.), «усё пройдзе, усё намелецца». А «млын» жыцця «дробніц» зерне дабрыні і зла, ураўнаважачы падзеі лёсу.

У народнай свядомасці млын заўсёды лічыўся месцам «нячыстым», з якім звязвалі цэлы шэраг павер'яў. Верылі, што ўдзень на млыне мелюць муку людзі, а ўначы — чэрці.

● Гаварылі, што побач з млынам заўсёды знаходзіцца вадзянікі або чэрці, а млынара на працягу ўсяго яго жыцця ў народным асяроддзі папракалі тым, што ён наведваецца ў гоці да нячыстай сілы і карыстаецца яе павагай і дапамогай. У казках менавіта чорт працуе на млынара. І сёння ад людзей можна пачуць: «Чортавы млын», які стаў ужо ўстойлівым выразам.

● Паўсюдна лічылася: каб млын спраўна працаваў, млынар павінен быць перыядычна прыносіць нячыстай сіле, якая знаходзілася (жыла) побач, ахвяраванні: лусту хлеба, зерне ці муку, парсюка, шмат сала, а ў святы — гуску, куру, гарэлку.

● Ахвяраванне неабходна было прынесці і перад тым, як пачыналі будаўніцтва новага млына. Для гэтага млынар павінен быў паціпаць жывую курыцу ў рацэ. Калі млынар вярнуўся, то лічылася, што вада зацігне яго самога. Лічылася, што «з жонкага новага млына вадзянік ахвяру возьме», г.зн. патопіць чалавека.

● Згодна з народнымі павер'ямі, у даўнія часы ахвярай для вадзяніка былі людзі, часцей за ўсё — сіроты. Неаднаразова млынара абвінавачвалі ў забойстве. Быццам бы млынар запрашаў выадковыя вандорнікаў на млын, абяцаў смачны пачастунак, а ўначы кідаў ахвяру ў ваду. Таму на млын ніколі не ездзілі ўначы, а калі ехалі, то абавязкова адразу па некалькі чалавек або сям'яў з вёскі.

● Для таго, каб задобріць нячыстую сілу, пад парог млына закопвалі кошку, сабаку, пеўня, варону (абавязкова чорнай масці).

● На млыне забаранялася моцна гаварыць, сварыцца, што-небудзь браць без дамовы з млынаром (красці). Верылі, што такія дзеянні выклікаюць шмат праблем, у першую чаргу ў хаце з'яўца пацукі і «з'ядуць», папусюць усё гаспадарку.

● Там, дзе калісьці быў млын, ніколі не будавалі хату. Лічылі, што ў такой хаце ніколі не будзе весціся «дарбо».

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усмійнемся!

Адна жанчына скардзіцца другой:
— У мяне муж зусім млявы.
— А ты яго сабачым шампунем памыла. Я свайго памыла — як сабака стаў. На мяне скочыў — ледзь на часткі не разарваў.
Сустрэаюцца яны зноў праз два дні:
— Ну, ты мне і парайла...
— А што такое?
— Я яго памыла, дык ён пасля гэтага ўсю каўбасу ў хаце зжор, мяне ўкусіў і да суседкі ўцеў.

Відавоччы сцвярджаюць, што на краш-тэсце «БелАЗа» пліта з бетону спрабавала адпаўзаць.

— Нешта сёння халаднавата. — Так, пахаладала, але вы курыце, вы цяплей. — Вы таксама не замерзнеце, на вас акуллары надзетыя.

Шукала сузьцеля, якога забіла!

67-гадовая жанчына з Лоеўскага раёна прасіла міліцыю высветліць, дзе можа знаходзіцца яе на два гады маладзёўскае сузьцель. Як паведаваў ён на сваіх справах у Рэчыцу пяць дзён таму, дык і няма. Міліцыя пачала праводзіць правяркі яе заявы. І... знайшла труп мужчыны пад падлогай дома бабулі, якая прызналася, што адправіла сузьцеля на той свец асяркі... сваркі. На яе баку была сакера, супраць якой шанцаў у працяўніка не было.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

27 жніўня

1913 год — у Кіеве рускі лётчык Пётр Несецераў першым у свеце выканаў «мёртвую п'ятлю».

1919 год — Ленін падпісаў дэкрэт аб нацыяналізацыі фатаграфічнай і кінематаграфічнай індустрыі ў Савецкай Расіі (цяпер гэта дата адзначаецца як Дзень кіно).

«Смае невяноснае ў каханні — гэта снакой. Бязволаччае ішасце можа надакучыць, у жыцці ніяк негва абмісціся без прыліваў і адліваў: з пераікадамі і каханне разараецца маіцэй, і асалада ад яго цніцца болыш».

Мальер (1622—1673), французскі камедыяграф, акцёр, тэатральны дзеяч.

Дзве даты:
Цытаваны дзень:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома

Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210025, г. Витебск, ул. «Правды», 32

№ лота	Кадастровый номер и адрес земельного участка	Целевое назначение	Площадь (га)	Характеристика расположенных на земельном участке инженерных коммуникаций и сооружений	Начальная цена земельного участка (бел. руб.)	Размер задатка и реквизиты для его внесения	Расходы по подготовке документации, необходимой для проведения аукциона	Расходы, связанные с проведением аукциона	Дата и время проведения аукциона	Окончательный срок приема документов
1.	Земельный участок с кадастровым номером 221287001101000367, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новинский с/с, д. Баронки У-11, ул. Пригородная, д. 5	Земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)	0,1650	Инженерные коммуникации отсутствуют. Есть возможность подключения к сетям газоснабжения и электроснабжения	1 049 895	104 000 бел. руб. р/с 3600314100017 в ф-ле № 01 ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 259, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: Новинский сельский исполнительный комитет	587 458	1 984 915	30.09.2008 г. в 15.00.	24.09.2008 г. до 17.30

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории отсутствуют.

Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона: осуществление победителем аукциона в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права собственности на земельный участок; получение победителем аукциона в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома; занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права собственности на него.

1. Аукцион состоится по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 32, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга».

2. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 32, ККУП «Витебский областной центр маркетинга».

3. Для участия в аукционе приглашаются граждане и юридические лица. Гражданин, юридическое лицо должны подать заявление об участии в аукционе и подписать соглашение с организатором аукциона. К заявлению прилагаются:
- для граждан — копия документа, содержащего идентификационные сведения гражданина;
- для представителей гражданина — нотариально удостоверенная доверенность;
- для представителей или уполномоченных должностных лиц юридического лица — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

4. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Не допускается начало торгов по начальной цене. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднят только одним участником аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участка трижды и объявляет проданным земельный участок, а участника аукциона — победителем.

5. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра местности земельного участка, выставленного на аукцион.

6. Возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением аукциона и расходов по подготовке документации, необходимой для его проведения производится победителем аукциона.

7. Контактный тел.: (0212) 47 97 35, e-mail: vcm74@mail.ru, www.vitvinfo.biz

УНП 39047586

ЗВЯЗДА
БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫЙНЫ НУМАР 1.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАХАНОВСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛЯК, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, І. ШУЧЭНКА.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

Тэлефоны: прыёмная — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: літмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджванне — 287 18 51, крэдытнага — 287